

ФАРМАВАНЬНЕ НОВАГА ТЭРАРЫЗМУ

© ПАЛІТЫЧНАЯ СФЕРА
(ISSN 1819-3625) №4 (2005) стр.37-54

Вытрымкі з выніковай справаудачы Нацыянальнай Камісіі па расьследваньні нападу тэрагыстаў на Злучаныя Штаты

Ад рэдакцыі: Дадзены матэрыял можа быць цікаўны ў некалькіх вымярэннях: як прыклад дэтальнага дасьледавання паўстання новай хвалі ісламскага экстремізму і тэрагызму; як прыклад дасьледавання сучаснага рэвалюцыйнага руху і пабудовы рэвалюцыйнай арганізацыі міжнароднага характару з творчым выкарыстаннем розных крыніцаў рэсурсаў; як бачаньне падзеяй у ісламскім съвеце з пункту гледжання амэрыканскай адміністрацыі і інші. Нам, для раскрыцця темы нумару, падаецца асабліва карыснай інтэрпрэтацыя дадзенага тэксту як гісторыі арганізацыінага развіцця і яе ўрадавай ініцыятывы з выразна бачнай задачай палітычнага парадку.

[...]

2.1. Абвяшчэнне вайны

У лютым 1998 году саракагадовы саўдаўскі выгнанык Усама Бэн Ладэн (Usama Bin Ladin) разам з эгіпецкім лекарам Эйманам аль Захірам (Ayman al Zawahiri), якія знаходзіліся ў сваёй штаб-кватэры ў Аўганістане, апубліковалі ў лёнданскай арабскай газэце тое, што яны самі называлі *фэтвой*, абвешчанай ад імя Сусьеветнага Ісламскага Фронту. Звычайна *фэтва* зьяўляецца інтэрпрэтацыяй альбо тлумачэннем ісламскага права паважаным і аўтарытэтным знайцам у гэтай галіне, аднак ані Бэн Ладэн, ані Захіры, ані трох іншых асобы, што падпісалі гэты дакумент, не былі навукоўцамі альбо аўтарытэтамі ў галіне ісламскага права. Заявіўшы, што Амэрыка абвесьціла вайну супраць Бога і ягонага Прарока, гэты дакумент заклікаў мусульманаў да забойства кожнага амэрыканца, дзе б ён ні знаходзіўся. Гэта абвяшчалася «індывідуальным абвязкам кожнага мусульманіна, які мае магчымасць зрабіць гэта»¹.

Праз трох месяцаў Бэн Ладэн, які па-ранейшаму

знаходзіўся ў Аўганістане, развіў гэты тэматичны інтэрвю тэлекампаніі *ABC*². Ён съцвярджаў, што для мусульманаў больш важна забіваць амэрыканцаў, чым іншых ніверных. «Забіць аднаго амэрыканскага жаўнера нашмат лепей, чым марнаваць нашыя сілы на іншых», — адзначыў Бэн Ладэн. На пытаньне карэспандэнта, ці ўхваліе ён тэрагызму і напады ў дачыненіі да цывільных асобаў, Бэн Ладэн адказаў: «Мы мяркуем, што найгоршыя ў съвеце злачынцы і тэрагысты — амэрыканцы. Таму нішто не павінна спыняць нас. Мы не адрозніваем узброеных сіл і цывільных асобаў — для нас яны ўсе аднолькавыя мішэні». І хоць падобнае становішча стаўленіне да неразборлівых забойстваў было новай зьявой, сама дэкларацыя 1998 году была толькі працягам ланцуза публічных і прыватных заяўваў, якія Бэн Ладэн рабіў з 1992 году, калі ён абраў Злучаныя Штаты галоўным аб'ектам для нападаў³.

У жніўні 1996 году Бэн Ладэн абвесьціў сваю ўласную і самазваную *фэтву*, у якой ён звязаўся да мусульманаў з заклікам выгнаць амэрыканскіх вайскоўцаў з Саўдаўскай Арабіі. Доўгі і цьмяны дакумент катэгарычна асуджае дом Саўдаў і ўсю

¹ Тэкст Заявы Сусьеветнага Ісламскага Фронту аб джыгадзе супраць жыдоў і крыжакоў / *Al Quds al Arabi*, 23 лютага 1998. Акрамя Бэн Ладэна, гэты дакумент быў падпісаны эмірам Эгіпецкага Ісламскага Дэсигаду Эйманам аль Захірам (Ayman al Zawahiri), лідэрам Эгіпецкай Ісламісцкай Групы Абу Ясірам Рыфаі Ахмад-Таха (Abu Yasir Rifa'i Ahmad Taha), сакратаром Савету Ўлемаў Пакістану Mir Хамзаям (Mir Hamzah) і кірауніком Руху Дэсигаду ў Бангладэш Фазлулам Раҳманам (Fazlul Rahman).

² «Паляванье на Бэн Ладэна» — передача траўня 1998 году / www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/binladen/who/interview.html.

³ У дадзенай публікацыі мы апускаем большасць спасылак на паказаныні, беспасярэдне дадзеная Высокай Камісіі некаторымі сведкамі, экспертамі і дзяржаўнымі службоўцамі розных краінаў. — Заўвага перакладчыка.

дынастую, якая кіруе Саўдаўскай Арабіяй, за тое, што яны дазваляюць войску няверных разъмяшчацца на Святоі зямлі, побач з самымі галоўнымі ісламскімі сівятынямі. Таксама вітаўся тэрарэстычны самазабойчы акт супраць амэрыканскіх вайскоўцаў, што адбыўся ў той час у Саўдаўскім Каралеўстве, і прыгадваліся іншыя ўзорныя прыклады, такія як забойства сымертнікамі ў Бэйруце 241 амэрыканскага марскога пехатынца ў 1983 годзе, выбух бомбы ў Адэне ў 1992 годзе і, асабліва, узброены канфлікт у Самалі, калі Злучаныя Штаты «былі вымушаныя пакінуць край, забіраючы з сабой расчараўаньне, ганьбу, паразу і целы сваіх забітых»⁴.

У памянёным інтэрвію тэлекампаніі *ABC* Бэн Ладэн адзначыў, што ён і ягоныя прыхільнікі былі гатовыя ў Самалі да доўгай барацьбы, як гэта было ў Аўганістане падчас савецкай інтэрвенцыі, аднак «Злучаныя Штаты спрытна ўбраўліся дахаты ў ганьбе і зньязаве». Прыводзячы вайну ў Аўганістане як прыклад таго, што партызанская армія перакананых мусульманаў можа перамагчы звышдзяржаву, Бэн Ладэн скажаў: «Мы ўпэўненыя, што з дапамогай Алаху мы ў хуткім часе пераможам амэрыканцаў». А пасля дадаў, што калі крыўды з боку Амэрыкі будуть працягвацца, то гэта непазыбежна прывядзе да пераносу баявых дзеяньняў на тэрыторыю Амэрыкі⁵.

Планы нападу на Злучаныя Штаты распрацоўваліся мэтанакіравана і цвёрда на працягу 1990-х гадоў. Бэн Ладэн адчуваў свою місію, адчуваў сябе пакліканым, «каб ісьці шляхам Прарока і прынесці ягоную вестку ўсім нацыям»⁶, служыць стратэгічным цэнтрам, арганізатарам і штабам новай вайны, вайны новага тыпу, якая зруйнует Амэрыку і прывядзе съвет да Ісламу.

2.2. Заклік Бэн Ладэнам да Ісламскага Сьвету

Гэтая сэрыя экспантычных і гвалтоўных тэзіў паўстала ў спрыяльных умовах палітычнай і сацыяльнай нестабільнасці, увесе гэтыя грамадзкі рух узьнік у пэўны гістарычны момант. Як жа атрымалася так, што Бэн Ладэн зь ягоными за-

клікам да неразборлівых забойстваў здолеў прыцягнуць тысячи актыўных пасълядоўнікаў і дамагчыся, прынамсі, спачувальнага стаўлення мільёнаў людзей?

Гісторыя, культура і рэлігійны съветапогляд, ад імя якіх выступае Бэн Ладэн, у значнай ступені невядомыя большасці амэрыканцаў. Грунтуючыся на сымбалях старой велічы Ісламу, ён абяцае аднавіць годнасць людзям, якія лічаць сябе і свае грамадзтвы ахвярамі прыгнёту з боку замежных «гаспадароў». Ён выкарыстоўвае цытаты і спасылкі са сівятога *Курану*, зь некаторых інтэрпрэтацыяў сівятых тэкстаў. Ён звязраеца да людзей, якія адчуваюць разгубленасць ад драматычных зменаў у іх грамадзтвах, процістаяць мадэрнізацыі і глябалізацыі. Ягоная эклектычная рыторыка спэкулюе на ісламскіх тэкстах, на гісторычных падзеях і крыўдах, на сучасных сацыяльна-эканамічных і палітычных проблемах. Ён таксама падкрэслівае крыўды супраць Злучаных Штатаў, што распаўсюджаны ў ісламскім съвеце. Ён палымяна выступае супраць прысутнасці амэрыканскіх жаўнераў у Святых месцах Саўдаўскай Арабіі. Ён кажа пра становішча іракцаў, якія пакутуюць ад накладзеных замежнікамі эканамічных санкцыяў. Ён пратэстуе супраць амэрыканскай падтрымкі Ізраілю.

Іслам

Іслам (літаральна слова азначае «падпарадкованасць волі Бога») сфармаваўся ў Арабіі, як вераць мусульмане, у выніку шэрагу адкрыццяў Прароку Мухамэду ад аднаго і адзінага Алаха, Бога Аўрама і Ісуса. Зъемест гэтых адкрыццяў, перададзеных архангелам *Джэбраілам*, адлюстраваны ў сівятоі кнізе ісламу — *Куране*. Мусульмане лічаць, што гэтыя запаветы, дадзеныя апошняму і найвялікшаму ў доўгім ланцуго прарокаў, сярод якіх і Аўрам, і Ісус, уяўляюць сабой апошні, завяршальны зварот Пана Бога да чалавечства. *Хадзісы*, якія дадаткова тлумачаць данесенасе Мухамэдам і распавядаюць пра падзеі ягонага жыцця, занатаваныя ягонымі сучаснікамі, ёсць іншай фундамэнтальнай крыніцай у ісламе⁷. Трэці ключавы элемэнт веравызнання — *шарыят*, то бок права і

⁴ Усама Бэн Ладэн «Абвяшчэнне вайны супраць амэрыканцаў, якія займаюць зямлю Дзівюх Святыняў» / www.terrorismfiles.org/individuals/declaration_of_jihad1.html.

⁵ «Паляванье на Бэн Ладэна» — перадача траўня 1998 году.

⁶ Таксама.

⁷ *Хадзісы* — апавяданьні пра жыццё і служэньне прарока Мухамэда і ягоных паплечнікаў, складзеныя іхнімі сучаснікамі. Існуе шэсць галоўных і незлічоная колькасць другадных зборнікаў *хадзісаў*, якія разам утвараюць *Сунну*, — важны элемэнт вучэння суніцкага накірунку ў Ісламе. Некаторыя з *хадзісаў*, складзеныя значна пазней, уяўляюць апакрыфічнае выкладанье навэлаў у ісламскім вучэнні. Шыты не прызнаюць сапраўднасці большасці *хадзісаў*, аднак у іх вучэнні прысутнічае аналаг у выглядзе паданьняў, якія называюцца *ахбар*. — Заўвага перакладчыка.

нормы, вытворныя з прынцыпай *Курану* і *хадзісаў*.

Сусьветны Іслам падзелены на дзіве асноўныя плыні — сунітаў і шыітаў. Пасыля съмерці Мухамэда ў тагачаснай *умме* — ісламскай супольнасьці — паўстала пытанье абраныя новага лідэра — *халіфа*. Першапачаткова пераемнікі прарока выходзілі з кола ягоных беспасярэдніх паплечнікаў, аднак пазней гэта ўжо не было магчыма. Шыіты лічылі, што кіраваць *уммай* мог толькі той, хто быў прымым нашчадкам Прарока; суніты былі перакананыя, што сваяцкіх сувязяў для заніцца гэтай пасады ня трэба, калі прэтэндэнт выконвае іншыя стандарты веры і веды. Пасыля крывавай барацьбы суніты сталіся дамінантным накірункам у Ісламе (шыіты цяпер пераважаюць у Іране). Такім чынам, *Халіфат* як інстытуцыялізаванае ўвасабленыне адзінства *уммы* быў суніцкім праектам, які працягваўся ажно да 1924 году, спачатку праз арабаў, а пасыля пад Атаманскім (турэцкамоўным) лідэрствам.

Шмат мусульманаў прыгадваюць стагодзьдзе пасыля адкрыцця Прарока Мухамэда як Залаты Век. Асабліва моцнае гэткае адчувањыне ў арабаў. У той час адбылося распаўсядженыне Ісламу з Арабійскай паўвыспы па ўсім Блізкім Усходзе, Паўночнай Афрыцы, і нават у Эўропе — здарылася гэта амаль імгненна, менш чым за стагодзьдзе⁸. Настальгія па былой славе Ісламу з'яўляецца вельмі істотным чыннікам.

Іслам ёсьць ня толькі веравызнаньнем, але і кодэксам паводзінаў для ўсіх аспектаў жыцця. Для большасці мусульманаў добрая ўлада павінная кіравацца маральнімі прынцыпамі іхній рэлігіі. Аднак гэта не абавязкова патрабуе кліркальнага панаванья і скасаванья съвецкай дзяржавы. Насамрэч гэта азначае, што некаторыя мусульмане адчуваюць незадаволенасць падзелам улады на рэлігійную і съвецкую, нягледзячы на тое, што на працягу ўсёй гісторыі шмат якія ісламскія ўладары з гатоўнасцю разъмяжоўвалі гэтыя дзіве зьвязы. Але для экстремістаў такі падзел, а таксама існаваныне парляментаў і съвецкага заканадаўства, ёсьць сьведчаньнем того, што гэтыя ўладары былі благімі мусульманамі, якія ўзурпавалі ўладу Бога, што павінная распаўсяджацца на ўсе сфэры жыцця. Пэрыядычна ісламскі

съвет спараджае хвалі таго, што за адсутнасцю лепшага тэрміну прынята называць «ісламскім фундамэнталізмам»⁹. Асуджаючы непадпарадкаваныне сярод вернікаў, некаторыя клерыкалы заклікалі вярнуцца да літаральнага прачытання *Курану* і *хадзісаў*. Ібн Таймія (Ibn Taimiyyah) — наўковец XIV стагодзьдзя, якога часта цытуе Бэн Ладэн, — крытыкуе і кепскіх уладароў, і съвятароў, якія ня ў стане выправіць іх. Ён заклікаў мусульманаў да самастойнага вывучэння *Курану* і *хадзісаў*, каб не залежаць ад меркавання знаўцаў-тлумачоў і каб патрабаваць выканання нормаў Ісламу адзін ад аднаго¹⁰. Радыкальнае ісламіцкае бачаныне гісторыі ўскладае адказнасць за заканчэнне Залатага Веку ісламу на сапсанавых уладароў і іншых людзей, якія адыйшлі ад шляху сапраўднай веры — пакінуўшы Іслам, яны зрабілі сваё грамадзтва безабаронным перад уварваньнем варожых замежных сілаў, што намагаліся захапіць іх землі, набытак і нават душы.

Съветапогляд Бэн Ладэна

Нягледзячы на свае ўласныя прэтэнзіі на абсолютнае лідэрства ў сваёй канфесіі, Бэн Ладэн з'яўляецца прадстаўніком толькі самага радыкальнага бачання гісторыі Ісламу, арыентаванага галоўным чынам на арабаў і сунітаў. Ён прываблівае фундамэнталістаў, якія ўскладаюць адказнасць за занядзяліццё *Халіфату* на сапсанавых уладароў, што адхіліліся ад шляху сапраўднай веры¹¹. Ён неаднаразова з'яўляўся да сваіх прыхільнікаў з заклікам прыняць пакутніцтва, паколькі «съцены ўціску і абразаў ня могуць быць зруйнаванымі іншым чынам, акрамя як дажджом з куляй»¹². Для тых, хто хоча жыць у спакойным і ўпарадкованым ісламскім грамадзтве, Бэн Ладэн пропануе здань новага *Халіфату* як альтэрнатыву сучаснай нестабільнасці. Іншым ён пропануе спрошчаную кансьпіралягічную канцепцыю таго, што адбываецца ў съвеце.

Бэн Ладэн таксама грунтуеца на тэзах эгіпецкага пісьменніка Саіда Катба (Sayyid Qutb). Сябра Мусульманскага Брацтва, пакараны ў 1966 годзе за замах на з'яўрэйскую ўраду, Катб спалучыў традыцыйную ісламскую вучонасць з

⁸ Клясычнае выкладаныне насталыгічных уяўленіньняў пра пэрыяд распаўсядження Ісламу, зъмешчанае ў: Henri Pirenne, A History of Europe, trans. Bernard Miall (University Books, 1956), pp. 25–26.

⁹ Martin Marty and R. Scott Appleby, eds., Fundamentalism Observed, vol. 1 (Univ. of Chicago Press, 1994).

¹⁰ Emmanuel Sivan, Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics, enlarged ed. (Yale Univ. Press, 1990).

¹¹ З пункту гледжання мусульманаў-неарабаў, занядзяліццё Багдадзкага Халіфату і ягонае руйнаваныне манголамі ў 1292 годзе азначае не канец ісламскай величы, а толькі канец арабскага панавання ў ісламе. Індыйская Маголаў, Персія і, зразумела, Атаманская Імперыя былі магутнымі ісламскімі дзяржавамі, што паўстали ўжо пасыля падзення Багдадзкага Халіфату.

¹² Бэн Ладэн «Абвяшчэнне вайны» 23 жніўня 1996 году.

даволі павярхойным знаёмствам з заходнай гісторыяй і філязофіяй. Накіраваны Эгіпецкай дзяржавай у 1940-я гады на вучобу ў ЗША, Катб вярнуўся адтуль перакананым антызаходнікам, з палымянай нянявісцю да Заходняга грамадзтва і гісторыі. Ён адмаўляў дасягненыні Заходняга цывілізацыі як цалкам матэрыяльныя, съцвярджаючы, што заходніе грамадзтва не валодае нічым, што «адпавядала б уласнаму сумленню гэтага грамадзтва і апраўдвалася б ягонае існаваньне»¹³. Але асноўнымі тэзамі ў творчасці Катба, на якіх грунтую свае разважаныні Бэн Ладэн, зьяўляюцца наступныя думкі: чалавек можа абіраць толькі паміж Ісламам і грэхам нявер'я, іншага выбару няма; шмат мусульманаў падпалі пад грэх нявер'я пад уплывам матэрыяльных каштоўнасцяў, таму ў прынцыпе жыцьцё ў грахе можа атрымаць перамогу над Ісламам; у сьвеце цяпер ідзе толькі адна барацьба, барацьба паміж Богам і Сатаной, таму абавязкам кожнага мусульманіна ёсьць удзел у гэтай барацьбе. Тому любы мусульманін, які не падзяляе гэтай канцепцыі, папросту робіцца яшчэ адным ворагам, які мусіць быць зынішчаны¹⁴. Бэн Ладэн падзяляе радыкальныя тэзы Катба і тым самым апраўдвае і рацыяналізуе масавыя несправакаваныя забойствы як справядлівую абарону вераўызначаныня, якое знаходзіцца ў стане вайны.

Шмат амэрыканцаў зараз задаюцца пытаньнямі «Чаму яны нас так ненавідзяць?», і «Як мы можам спыніць гэтых напады?». Бэн Ладэн і Аль-Каїда далі адказы на гэтых два пытаньні. Адносна першага яны адказваюць: Амэрыка першая напала на сьвет Ісламу, яна нясе адказнасць за ўсе канфлікты з мусульманамі. Такім чынам, амэрыканцы нясуць адказнасць за вайну ізраільцян з палестынцамі, рускіх з чачэнцамі, індусаў з кашмірскім мусульманамі, за барацьбу філіпінскага ўраду супраць мусульманскай меншасці на сваіх паўднёвых выспах. Таксама Амэрыка нясе адказнасць за дзейнасць урадаў мусульманскіх краінаў, якія былі вызначаныя Аль-Каїдай як «заходнія агенты» — Бэн Ладэн катэгічна заяўляе: «Нашая барацьба супраць гэтых урадаў неаддзельная ад барацьбы супраць вас»¹⁵. Гэткія абвінавачаныні знаходзяць спачуванье ў сотняў мільёнаў арабаў і іншых мусульманаў, якія варожа ставяцца да Амэрыкі з-за проблемай Іраку, Палестыны, з-за падтрымкі Амэрыкай

рэпрэсіўных рэжымаў у мусульманскіх краінах. Напэўна, рэакцыя Бэн Ладэна часткова была выкліканая некаторымі аспектамі амэрыканскай зынешнія палітыкі, аднак хутка гэта стала больш складанай зьявай. Па другім пытанні Бэн Ладэн кажа, што Амэрыка мусіць пакінуць Блізкі Ўсход, што належыць Ісламу, а таксама выкараніць немаральнасць і бязбожжа свайго ўласнага грамадзтва і культуры: «Гэта сумна, але я вымушаны сказаць вам, што вы зъяўляецца найгоршай цывілізацыяй у гісторыі чалавецтва». Пакуль Амэрыка не зразумее гэтага, яна будзе знаходзіцца ў вайне з Ісламскай нацыяй, з нацыяй, што «прагне съмерці болей, чым вы хочаце жыць»¹⁶.

Гісторыя і палітычны контэкст

Мала якія з фундамэнталісцкіх плыняў у Ісламе здолелі атрымаць сапраўдную палітычную ўладу. У XIX і XX стагодзьдзях фундамэнталісты маглі ясна артыкуляваць антыкаляніяльныя памкненіні, аднак насамрэч яны не адыгралі істотнай ролі ў барацьбе супраць калоніяльнага панавання пасяля Першай сусветнай вайны — гэтая барацьба мела выразна съвецкі характар. Адвакаты, вайскоўцы, чыноўнікі, якія атрымалі адукцыю на Захадзе — вось хто ў большасці выпадкаў быў у авангардзе барацьбы за незалежнасць, а ўпłyў духавенства і традыцыйная культура ўспрымаліся імі хутчэй як перашкода для нацыянальнага разьвіцця.

Пасяля атрымання незалежнасці ад заходніх мэтраполій арабскі Блізкі Ўсход прайшоў шлях ад першапачатковага аптымізму і гонару да сучасных цынізму, абыякавасці і адчаю. У некаторых краінах ужо на пачатку гэтага шляху існавала дынастычнае дзяржаўнае кіраваньне, у іншых яно было хутка ўстаноўлена на падставе існых крэўна-дынастычных структураў. У таких краінах, як Саудаўская Арабія, Ярданія, Марока манархіі існуюць дагэтуль. Аднак у Эгіпце, Лібіі, Емэне яны былі ў рэшце рэшт зъвергнутыя съвецкімі нацыяналістычнымі рэвалюцыйнымі групоўкамі. Съвецкія рэжымы абяцалі сваім народам яркую будучыню, якая часта атаесамлялася з шырокай наднацыянальнай ідэалёгіяй (такой як Арабскі Сацыялізм эгіпецкага презыдэнта Джамаль Абдэль Насэра альбо ідэалёгія партыі Баас у

¹³ Катб бачыў грэх паўсюль у Амэрыцы, нават у мірных вясковых цэрквях на Сярэднім Захадзе. Ягоныя погляды найбольш яскрава выкладзены ў ягоным творы «Я бачыў Амэрыку» (1949) — Sayyid Qutb, Milestones (American Trust Publications, 1990).

¹⁴ Выкладаныне вучэнья Катба можна знайсці тут: www.npr.org/display_pages/features/feature_1253796.html.

¹⁵ Бэн Ладэн «Пасланыне Амэрыцы» — ліст Бэн Ладэна, распаўсюджаны ім з сховішча 23 лістапада 2002 году, <http://observer.guardian.co.uk/worldview/story/0,11581,845725,00.html>.

¹⁶ Таксама.

Сіры і Іраку), што заклікала да адзінай і сэкулярызаванай арабскай дзяржавы. Але хутка высьветлілася, што гэтыя новыя сьвецкія рэжымы былі насамрэч дэспатыямі, якія не прымалі існаванья апазыцыі ў будзь якім выглядзе — гэта датычылася нават Эгіпту зь ягонымі даўнімі парлямэнцкімі традыцыямі. На працягу доўгага часу гэтыя рэжымы ажыццяўлялі рэпресіўнае панаванье, вымушаючы апазыцыю да эміграцыі і скіроўваючы народны гнеў на замежных ворагаў. Такім чынам, недзе напрыканцы 1970-х збанкрутавана сьвецкага нацыяналізму была відавочная для ўсіх у ісламскім сьвеце: дэспатычныя рэжымы перакрылі ўсе магчымасці для існаванья мірнай апазыцыі, вымушаючы сваіх палітычных апанэнтаў альбо пакідаць краіну, альбо пераходзіць да ўзброеных мэтадаў барацьбы.

Іранская рэвалюцыя 1979 году ня проста прывяла да ўлады ў гэтай краіне шыцкую тэакратыю, але сваім посьпехам дала прыклад і натхненне для ісламскіх фундамэнталістаў (і шыітаў, і сунітаў) ува ўсім сьвеце. У 1980-х багатая і росквітная за кошт нафтавага экспарту суніцкая Саўдаўская Арабія пачала канкураваць з шыцкім Іранам на ідэалагічным полі, прасоўваючы сваю вэрсію ісламскага фундамэнталізму ў выглядзе радыкальнай інтэрпрэтацыі суніцкага вучэння — вахабізму. Саўдаўскае кіраўніцтва, якое заўжды адчувала сваю асаблівую місію як ахойніка сьвятых для кожнага мусульманіна месцаў¹⁷, разам з заможнымі арабамі зь іншых дзяржаваў Персідзкай затокі не шкадавала грошай на пабудову мячэцяў і мэдрэсэ, дзе б прапаведвалася іхняя вэрсія ісламскай дактрины.

Зь іншага боку, сьвецкія рэжымы ў гэтай барацьбе за легітымнасць не маглі прапанаваць хоць нейкую прыймальную альтэрнатыву. Замест гэтага іх кіраўнікі саступалі ўсё больш сферу грамадзкага жыцця (адукацыя, сацыяльная праца), якія пераходзілі пад контроль фундамэнталісцкіх рухаў. Але апошняя на гэтым не спынялася, патрабуючы рэальнай палітычнай улады ў дзяржаве — так гэта было ў Эгіпце. У 1981 годзе забойства ісламістамі презыдэнта Эгіпту Анвара Садата выклікала хвалю рэпресіяў супраць ісламскіх радыкальных груповак, аднак пры гэтым рэпресіўныя дзеянні дзяржаўных уладаў закранулі і шматлікіх памяркоўных ісламскіх навукоўцаў, пісьменнікаў, святароў, якія з-за пагрозаў і перасыду былі вымушаныя эміграваць. Ваеннае кіраўніцтва ў Пакістане было вымушанае сумяшчаць дэмантрацыю ўласнай рэлігійнасці з пе-

радачай пад кантроль ісламістаў адукцыі і іншых сферу грамадзкага жыцця.

Гэтыя зьмены ў палітычным жыцці ісламскіх краінаў працягваліся і ў 1990-х: Іранская рэвалюцыя страціла свой першапачатковы імпульс, а пакістанскія кіраўнікі прадэманстравалі падзеньне энтузіязму што да фундамэнталісцкіх ідэяў. Рух ісламскага адраджэння быў распаўсюджаны па ўсім ісламскім сьвеце, аднак нідзе, акрамя Ірану і Судану, ён ня здолеў атрымаць рэальную палітычную ўладу. У Алжыры, дзе ў 1991 годзе ісламісты амаль дамагліся ўлады электаральнымі шляхам, вайскоўцы адміністратары іх перамогу, выклікаўшы тым самым крыававую грамадзянскую вайну. Апанэнты існых уладных груповак у мусульманскіх краінах амаль ня маюць магчымасці ўдзелу ў палітычным працэсе. Такім чынам, яны паўсюль папаўняюць шэрагі радыкальнай ісламскай апазыцыі, якая заклікае да ачышчэння грамадзтва, спынення гвалтоўнай і непрыемнай мадэрнізацыі, вяртання да старога ладу і нормаў шарыату.

Сацыяльна-еканамічныя проблемы

У 1970-х і ў пачатку 1980-х імгненнае ўзбагачэнне нафтаздабываальных і ў значайнай ступені немадэрнізаваных ісламскіх краінаў вымушала іх кіраўніцтва зрабіць заходы па пераадоленіі таго разрыву ў развіцці, які складаўся дзесяцігодзідзярмі адставання. Вялізарныя сродкі інвеставаліся ў праекты развязвіцца інфраструктуры, пашыралася адукцыя, ствараліся грамадзкія праграмы сацыяльнага забесьпячэння. Гэтая дзеянасць пашырыла распаўсюджанасць права на дзяржаўныя даброты без адпаведнага пачуцця абавязательстваў перад грамадзтвам. Напрыканцы 1980-х памяншэнне даходаў ад продажу нафты, фінансавыя страты ад шматлікіх нерэнтабельных і маштабных праектаў развязвіцца, павелічэнне насельніцтва зрабілі гэтыя праграмы сацыяльнай абароны нежыццяздольнымі. Выкліканныя гэтым скарачэнні сацыяльных субсидыяў прывялі да вялікай незадаволенасці насельніцтва, якое прызываілася разглядаць урадавую дапомогу і шчадроту як натуральны стан рэчаў і іх натуральная права. Гэтая незадаволенасць таксама падштурхнула да разумення таго, наколькі несправядліва было разъмеркаваныя звышдаходы ад экспарту нафты, якая непрапарціональна вялікай часткай гэтих грошаў пайшла проста ў кішэні вузлага кола ўладароў, іх сяброў і іх памагатых.

¹⁷ Святыні Мэкі і Мэдзіны знаходзяцца пад дзяржаўнай юрысдыкцыяй Саўдаўской Арабіі, хоць ідэалагічна ёсьць сакральнымі мейсцамі для ўсіх мусульманаў сьвету. — Заўвага перакладчыка.

У адрозыненіне ад краінаў-экспартэраў нафты і Аўганістану, які толькі нядаўна стаў на шлях сучаснага эканамічнага разьвіцця, у іншых арабскіх краінах і ў Пакістане ажыццяўляўся курс да ўраўнаважанай мадэрнізацыі. Сфармаваны ў гэтых краінах камэрцыйны, фінансавы і прамысловы сектары, натхнёны духам свабоднага прадпрымальніцтва і распаўсюджаным разуменнем гаспадарчай вольнасьці, мелі добрыя перспектывы. Але нерэнтабельная цяжкая прамысловасць, існаваныне дзяржаўных манаполіяў і наяўнасьць непразрыстай бюрократыі душылі рост. Што яшчэ больш важна, у гэтых этатысцкіх рэжымах кіраўнічыя групоўкі ставілі за асноўную мэту захаваньне кантролю над нацыянальным бағацьцем. У выніку гэтая гаспадаркі страцілі дынаміку і пераўтварыліся ў застойныя прыдаткі да нафтаздабываальных краінаў, крыніцы сталай плыні эмігрантаў у арабскія нафтавыя дзяржавы і на Захад. Акрамя таго, уціск і ізалація жанчын у шматлікіх мусульманскіх краінах ня толькі шкодзілі іх індывідуальным магчымасцям, але і падрывалі эканамічную прадуктыўнасць¹⁸.

Напачатку 1990-х гадоў высокая нараджальнасць і рэзкае памяншэніне дзіцячай сымротнасці выклікалі ў ісламскім съвеце адну агульную проблему: усё большая доля маладога насельніцтва без анікіх рэальных перспектываваў на ўстойлівую занятасць у бліжэйшай будучыні — гэта быў ясны знак блізкой сацыяльнай наўальніцы. Пераважная колькасць гэтых маладых людзей ня мела іншай адукацыі, чым навучаньне ў рэлігійных школах, і таму не валодала патрэбнымі ў сучасным грамадстве навыкамі. І нават тыя, хто здолеў атрымаць сучасную адукацыю, не маглі знайсці магчымасцяў для яе выкарыстання, паколькі яны жылі ў застойных эканамічных систэмах, якія не маглі стварыць неабходную колькасць працоўных месцаў. Мільёны маладзёнаў былі вынікам функцыянаваньня адукацыйных систэмаў, якія — і съвецкія, і рэлігійныя — амаль не надавалі ўвагі таму, што знаходзілася па-за межамі ісламскага съвету, па-за межамі ісламскай гісторыі і культуры. Съвецкая адукацыя, там, дзе яна была пашыраная, была інтэграваная ў сусветную тэхнічную і прыродазнаўчую навуку, але на гуманітарным узроўні заставалася па-ранейшаму зачыненай. Шмат каму з гэтых маладых людзей,

нават пры здольнасці вучыцца за мяжой, бракавала адчуваньня ўласнай перспектывы ў будучыні і якасцяў, неабходных для разумення іншых культур.

Фрустрацыя ад перманэнтных пошукаў сродкаў для існаваньня, няздольнасць здабыць карысць са сваёй адукацыі (якая часта была атрыманая дзякуючы ахвяраваньню вялікай сям'і), адарванасць ад уласных каранёў рабілі гэтую младзь лёгкай мішэнню для радыкалізацыі.

Гістарычныя магчымасці Бэн Ладэн

Большасць мусульманаў аддае перавагу мірнаму веравызнанню, непадобнаму на ваяўнічае сэктантства Бэн Ладэна. Паміж арабаў пасылядоўнікамі Бэн Ладэн звычайна называюць *takfiri*, што значыць «тыя, хто лічыць іншых мусульманаў нявернымі» — так адбываецца з-за іх гатоўнасці забіваць тых адзінаверцаў, якія не пагаджаюцца зь іх поглядамі. Нягледзячы на хлусьлівую тэалёгію, фактам застаецца тое, што большасць мусульманаў, як і большасць іншых людзей, анікім чынам не апрайдуваюць масавия забойствы і барбарства.

«Усе амэрыканцы мусяць ясна ўсьведамляць, што тэрор ня ёсьць сапраўдным тварам Іслamu, — адзначыў прэзыдэнт Буш. — Іслам — гэта вера, якая аб'ядноўвае мільярд людзей па ўсёй зямлі,робіць братамі і сёстрамі людзей розных расаў. Гэта вера, заснаваная на любові, а не на няянавісці»¹⁹. Але ж, паколькі палітычныя, эканамічныя і сацыяльныя проблемы стварылі ў некаторых грамадзтвах выбуховае становішча, Бэн Ладэн скарыстаўся найбольш экстрэмісткімі і фундамэнталісткімі плыннямі ў Ісламе як каталізаторам для гэтай выбуховай сумесі. Бэн Ладэн з'вяртаўся да грамадзтваў, поўных незадаволенасці, з'вяртаўся на зразумелай мове, выкарыстоўваючы знаёмыя сымбалі — і ён сам стаў сымбалем, сымбалем супраціву Захаду і Амэрыцы. Ён мог натхніць сваіх прыхільнікаў памяцьцю пра паспяховую вайну, якая прынесла воінам Іслamu перамогу ў джыгадзе 1980-х супраць савецкай акупацыі Аўганістану.

У 1998 годзе Бэн Ладэн ужо выразна адрозніваўся ад іншых ідэолягаў ісламскага

¹⁸ Гл. Arab Human Development Report 2003 (United Nations, 2003). Гэтае даследаваньне, падрыхтаванае самімі арабамі, аналізуе ня толькі стандартныя статыстычныя дадзеныя, але і з'вяртае ўвагу на больш тонкія сацыяльныя паказчыкі, вызначаныя нядаўнім Нобэлеўскім ляўрэатам Амарція Сэн. Натуральна, гэтая справаздача няшмат кажа пра палітычнае вымярэньне сацыяльных і эканамічных пракэссаў. — Гл. Mark LeVine, “The UN Arab Human Development Report: A Critique” Middle East Report, July 26, 2002 (www.merip.org/mero/mer0072602.html).

¹⁹ Прамова прэзыдэнта ЗША Джорджа Буша падчас круглага стала з арабскімі і мусульманскімі лідэрамі Амэрыкі 10 верасьня 2002 году (www.whitehouse.gov/news/releases/2002/09/20020910-7.html).

экстремізму, паколькі быў засяроджаны на нападзе на Амэрыку. Ён съцьвярджаў, што іншыя экстремісты, якія абрали сваімі мішэнямі лякальныя съвецкія ўрады альбо Дзяржаву Ізраіль — яны абрали памылковую тактыку, выкарыстоўвалі паўмеры і не рабілі таго, што сам Бэн Ладэн называў «узяць зъмяю за галаву»²⁰.

І нарэшце, трэба адзначыць тое важнае дасягненне, дзяякоучы якому Бэн Ладэн адрозніваўся ад іншых экстремістаў і меў перад імі перавагу ў моцы: гэта наяўнасць магутнай міжнароднай арганізацыі. Да абвяшчэння сваёй вайны Амэрыцы ў лютым 1998 году Бэн Ладэн песьціў гэтае сваё любімае дзіцё ўжо амаль дзесяць год. Ён здолеў прыцягнуць, абучыць і выкарыстоўваць шматлікіх рэкрутаў з розных краінаў для сваіх усё больш амбіцыйных апэрацыяў, кожная з якіх гарставала ягоных старых прыхільнікаў, прыцягвала новых і пазначала непазъбежнасць дасягнення пастаўленай мэты.

2.3. Стварэнне Аль-Каіды (1988–1992)

Дзесяць год канфлікту ў Аўганістане з 1979 па 1989 далі ісламскім экстремістам трэніровачную пляцоўку і апорную базу для падрыхтоўкі. Камуністычны ўрад у Аўганістане прыйшоў да ўлады ў 1978 годзе, але быў няздольны кантроліваць краіну. Напрыканцы 1979 году маскоўскае кіраўніцтва было вымушанае накіраваць у Аўганістан вайсковыя часткі, каб гарантаваць захаваныне свайго ўплыву на гэтай тэрыторыі. У адказ паўстаў магутны рух нацыянальнага аўганскага супраціву, які ў рэшце рэшт нанес паразу савецкім узброеным сілам²¹. Маладыя мусульмане з усяго съвету імкнуліся ў Аўганістан дзеля таго, каб прыняць удзел у Святай вайне (*джыгад*) супраць акупантаў. Большасць добраахвотнікаў была з краінаў Блізкага Ўсходу, некаторыя прыбылі з Саўдаўской Арабіі — і сярод іх быў Усама Бэн Ладэн.

Яму было 23 гады, калі ў 1980 годзе ён патрапіў у Аўганістан. Сямнаццаты з пяцідзесяці сямі дзяцей саўдаўскага будаўнічага магната, шасці футаў і пяці цалія росту, хударлявы, Бэн

Ладэн выглядаў нязграбным, але насамрэч быў выдатна падрыхтаваны фізычна, займаўся конным спартам, альпінізмам і футболам. Падчас свайго навучання ва Ўніверсітэце Абдул Азіза ў Саўдаўской Арабіі Усама Бэн Ладэн захапляўся пальміянамі казаньнямі Абдулы Ассама (*Abdullah Azzam*), палесцінскага пасыядоўніка Катба. Аднак сярод добраахвотнікаў у Аўганістане Бэн Ладэн быў адметны не сваёй рэлігійнасцю, а тым, што меў дачыненне да багатай сям'і. Хоць ён і прымаў удзел у баявых дзеяньнях, але стаў вядомы як чалавек, які дапамагаў фінансаваць антусавецкі *джыгад*²².

Бэн Ладэн, магчыма, лепей за астатніх замежных добраахвотнікаў у Аўганістане разумеў, на сколькі працяг і магчымы посыпех *джыгаду* у Аўганістане залежылі ад падтрымкі з боку складанайшай, амаль сусьветнай арганізацыі. Гэтая арганізацыя ўключала ў сябе сетку фінансавай падтрымкі, гэтае званы «Залаты Ланцуг», які звязваў, пераважна, саўдаўскіх бізнесменаў і іншых фінансістаў з краінаў Пэрсідзкай затокі. Ахвяраваныні цяклі праз дабрачынныя фундацыі і іншыя няўрадавыя арганізацыі (NGO). Бэн Ладэн і «Аўганскія Арабы» існавалі ў значнай ступені за кошт сродкаў, сабраных праз гэтыя мэханізмы — з гэтых грошаў па ўсім съвеце набывалася зброя і іншыя рэчы, неабходныя для Святых воінаў Ісламу, *маджагедзьдзінаў*²³.

Мячэці, школы і іншыя ўстановы, дзе рэкрутуваліся добраахвотнікі для гэтай вайны, разъмяшчаліся ў розных краінах съвету, у тым ліку ў Злучаных Штатах. Некаторыя з іх былі пабудаваныя ісламскімі экстремістамі альбо іх спонсарамі. Бэн Ладэн кантроліраваў важны накірунак гэтай дзеянасці. Ён і Ассам кіравалі стварэннем «Бюро Паслугаў» (*Mektab al Khidmat*, альбо скрочана МАК), якое было каналам набору наваранцаў для вайны ў Аўганістане.

Тагачаснае міжнароднае становішча было спрыяльным для Бэн Ладэна — Злучаныя Штаты і Саўдаўская Арабія выдаткоўвалі мільярдныя асігнаваныні (натуральна, негалосна) паўстанцам, што змагаліся супраць савецкай акупацыі ў Аўганістане. Звычайна гэтая дапамога накіроўвалася праз Пакістан, паколькі менавіта пакістан-

²⁰ Аналітычная справаца CIA “Bin Ladin’s Terrorist Operations: Meticulous and Adaptable,” CTC 00-40017CSH, 2 лістапада 2000 году.

²¹ «Адкрыты супраціў акупантам выбухнуў вельмі хутка, недзе ўжо праз два месяцы пасля інтэрвенцыі... усё насельніцтва Кабулу ўзынялося на дахі сваіх дамоў і сіпяvala «Алла Акбар» — гэта быў адкрыты выблік савецкім генэралам, якія маглі зруйнаваць горад, але не маглі зламіць дух ягоных жыхароў. Пасля гэтых выблікаў быў падхоплены паўсяль у сельскай мясцовасці». — Mohammed Yahya Nawroz and Lester W. Grau “The Soviet War in Afghanistan; History and Harbinger of Future War?” Military Review (Fort Leavenworth Foreign Military Studies Office), Sept./Oct. 1995, p. 2.

²² Rohan Gunaratna, Inside Al-Qa’eda: Global Network of Terror (Columbia Univ. Press, 2002), pp. 16–23.

²³ Матэрыялы справы United States v. Enaam Arnaout, No. 02-CR-892 (N. D. Ill. filed Jan. 6, 2003).

ская вайсковая выведка (ISID) дапамагала ў падрыхтоўцы і ўзбраену паўстанцаў. Але ўсё ж такі Бэн Ладэн і ягоныя таварыши абапіраліся ў асноўным на ўласныя (прыватныя) сеткі збору ахвяраваньняў²⁴.

Красавік 1988 году быў адзначаны перамогай аўганскага *джыгаду*: тады Масква абвесціла, што выведзе свае войскі з Аўганістану цягам наступных дзесяці месяцаў. Паколькі супрацьстаянне Саветам было скончанае, лідэры *джыгаду* думалі, што рабіць далей. Бэн Ладэн і Ассам былі перакананыя, што арганізацыя, якая так эфектыўна спрацавала ў Аўганістане, не павінна спыніць сваё існаванье з вызваленнем гэтай краіны. Яны заснавалі тое, што было названае «базай», «апірышчам», «цвярдыніем» альбо «падмуркам» — па-арабску Аль-Каїда. Гэтая арганізацыя павінная была стаць штабам для будучага новага *джыгаду*. Нягледзячы на тое, што Ассам быў фармальным кіраўніком МАК, пры стварэнні Аль-Каїда было зразумела, што насамрэч лідэрам (*эмірам*) тут зьяўляецца Бэн Ладэн. Арганізацыйная структура Аль-Каїда ўключала ў сябе аддзел выведкі і надзвычайных дзеяньняў, вайсковы камітэт, фінансавы камітэт, палітычны камітэт і камітэт, адказны за сувязі са сродкамі масавай інфармацыі і пропаганду. Над усёй гэтай структурой стаяла Назіральная Рада (*шура*), складзеная з найбліжэйшага атачэння Бэн Ладэна²⁵.

Абставіны прыходу Бэн Ладэна да лідэрства ў Аль-Каїдзе съведчылі пра ягоную ўпэўненасць у сабе, пра рост ягоных амбіцыяў і пра намер цалкам кантролюваць падрыхтоўку *маджагедзь-дзінаў* да ўзброенай барацьбы ў любым кутку сьвету. Ассам, у адрозненіне ад пазыцыі Бэн Ладэна, настойваў на tym, каб працягваць барацьбу ў Аўганістане да таго часу, пакуль там ня будзе ўсталяваны сапраўдны ісламскі ўрад. Таксама, як палесцінец, ён бачыў галоўнай мішэнню для наступных нападаў Дзяржаву Ізраіль²⁶. Але, як бы там ні было, усе магчымыя спрэчкі былі спыненыя 24 лістапада 1989 году, калі дыстан-

цыйна кіраванае выбуховае прыстасаванье ў аўтамабілі Ассама забіла яго самога і абодвух ягоных сыноў. Бяспрэчна, гэты выпадак граў на руку Бэн Ладэну, які атрымаў поўную ўладу над тым, што заставалася ад МАК, і над новастворанай Аль-Каїдай²⁷.

Праз уплыў такіх аўтараў як памянёны Катб і з-за прысутнасці ў саўдаўскіх установах адукацыі вялікай колькасці выкладчыкаў, выгнаных з Эгіпту за іх радыкальныя ісламісцкія погляды, ісламісты ўжо мелі вялікі ўплыў на Бэн Ладэна і рух, які ён ачольваў. Напрыканцы 1980-х, пасля забойства прэзыдэнта Садата, эгіпецкі ісламісцкі рух знаходзіўся ў цяжкім стане. Ён быў прадстаўлены дзявюма галоўнымі групоўкамі — Ісламскай Групай і Эгіпецкім Ісламскім *Джыгадам*. Духоўным бацькам абедзівух плыняў быў гэтак званы «Сыляпы Шэйх», Амар Абдэль Рахман (Omar Abdel Rahman) — менавіта ягоныя казаныні натхнілі забойцаў Садата. Пасля вызвалення з эгіпецкіх вязніцаў у 1980-я гады Амар Абдэль Рахман знайшоў прытулак у ЗША, дзе са сваёй штаб-кватэры ў Нью-Джэрсі ён мог бесперашкодна распаўсюджваць заклікі да забойства няверных²⁸. Аднак вакол самога Бэн Ладэна найбольш важным эгіпцянінам быў хірург-эмігрант Эйман аль Захіры, які ўзначальваў экстремісцкую фракцыю ў Эгіпецкім Ісламскім *Джыгадзе*. Шмат ягоных прыхільнікаў займалі важныя пасады ў Аль-Каїдзе, а яго самога часам называлі намесцікам кіраўніка Аль-Каїда. Ён і стаў ім фармальна неўзабаве пасля таго, як ягоная фракцыя сталася часткай Аль-Каїда²⁹.

Бэн Ладэн у Судане

Напрыканцы 1989 году Бэн Ладэн меў такі аўтарытэт у асяродзьдзі ісламскіх экстремісташ, што суданскі палітычны лідэр Хассан аль Турабі (Hassan al Turabi) запрасіў яго і ягоную арганізацыю разъмасціцца ў Судане. Турабі ў той час узначальваў Нацыянальны Ісламскі Фронт, які ў

²⁴ Напрыклад, Аль Захіры абвяргае абвінавачаныні ў tym, што *маджагедзь-дзіны* хоць у нейкай ступені фінансаваліся з амэрыканскіх крыніцаў альбо навучацца пры ўзделе Злучаных Штатаў (гл. Zawahiri “Knights Under the Prophet’s Banner” Al Sharq al Awsat, Dec. 2, 2001).

²⁵ Большасць інфармацыі адносна гісторыі і арганізацыйнага разьвіцця Аль-Каїда была атрыманая з крыніцаў, захопленых у ходзе апошніх вайсковых і паліцэйскіх апераціяў, уключаных у дасце “Tareekh Usama” і “Tareekh al Musadat”. Частка гэтых матэрыялаў фігуравала ў працэсе United States v. Arnaout, 6 студзеня, 2003. Гл. таксама справа зदачу выведкі Terrorism: Historical Background of the Islamic Army and bin Ladin’s Move from Afghanistan to Sudan, ад 26 лістапада 1996 году; DOD document, “Al-Qa’eda” AFGP-2002-000080 (translated), некаторыя іншыя матэрыялы, атрыманыя ад выведкі і матэрыялы Сусветнай Асацыяцыі Мусульманскай Моладзі.

²⁶ Матэрыялы справы United States v. Arnaout, 6 студзеня, 2003.

²⁷ Паведамленне FBI пра допыт Джамаля аль Фадла (Jamal al Fadl) ад 10 лістапада 1996 году.

²⁸ Daniel Benjamin and Steven Simon, *The Age of Sacred Terror* (Random House, 2002), pp. 6–7, 57–63, 83–85; United States v. Rahman, 189 F.3d 88, 104–105, 123–124 (16 жніўня, 1996).

²⁹ Gunaratna, *Inside Al-Qa’eda*, pp. 25–27; пагадненне паміж Аль-Каїдай і іншымі ісламісцкімі групоўкамі — гл. Benjamin and Simon, *Age of Sacred Terror*, p. 103.

складзе кааліцыйных сілаў авалодаў Хартумам³⁰. У выніку перамоваў Бэн Ладэн пагадзіўся дапамагчы Турабі ў барацьбе супраць хрысьціянскіх сэпаратыстаў у паўднёвым Судане і разгарнуць тут дзейнасць сваёй будаўнічай кампаніі — у замен Турабі паабяцаў зрабіць Судан базай для міжнародных аперацыяў Бэн Ладэна і для падрыхтоўкі да джыгаду. У 1990 годзе агенты Бэн Ладэна пачалі набываць маёмы ў Судане, у той час як ён сам на некаторы час вярнуўся з Аўганістану на радзіму, у Саўдаўскую Арабію³¹.

Калі ў жніўні 1990 году іракскія войскі ўварваліся ў Кувэйт, Бэн Ладэн, якому ягоная дзейнасць у Аўганістане прынесла пашану і павагу, прапанаваў саўдаўскім кіраўнікам заклікаць маджагедзьдзінаў да вызвалення Кувэйту. Гэтая пропанова была адхіленая, а саўдыты далучыліся да ўзначаленай Злучанымі Штатамі міжнароднай кааліцыі. Пасыля таго як кіраўніцтва Саўдаўской Арабіі дазволіла амэрыканскім узброеным сілам разъмяшчацца на тэрыторыі каралеўства, Бэн Ладэн і шмат хто зь ісламскіх аўтарытэтных сьвятароў сталі публічна асуджаць гэтую палітыку кіраўнічай дынастыі. Аднак саўдаўская кіраўніцтва асуздзіла да выгнання шэраг клірыкаў і прымусіла Бэн Ладэна замаўчаць (напрыклад, у яго быў адабраны пашпарт). Пры дапамозе асобаў з каралеўскага дому, якія, насуперак афіцыйнай пазыцыі дынастыі, спачувалі ягоным поглядам, Бэн Ладэн здолеў выехаць з каралеўства ў красавіку 1991 году. З таго часу ён болей ня меў краіны, якую ён мог бы назваць сваёй радзімай — саўдаўскі ўрад заблякаваў усе ягоныя фінансавыя актывы і пазбавіў саўдаўскага падданства³².

Бэн Ладэн пераехаў у Судан у 1991 годзе, калі ўжо валодаў тут вялікім і складаным комплексам бізнэс- і тэрарыстычных установаў. Зь цягам часу ён яшчэ больш пашырыў свой уплыў праз шматлікія кампаніі, глябальную сетку фінансавых сувязяў і няўрадавых арганізацый. У адпаведнасці са сваёй дамоўленасцю з Турабі, Бэн Ладэн выкарыстоўваў сваю будаўнічую кампанію

для пабудовы новай шашы з Хартуму да Порт-Судану, што на ўзбярэжжы Чырвонага мора. Тымчасам кіраўніцтва фінансавых службаў Аль-Каіды і галоўныя апэраторы ўнутраныя супрацоўнікі выкарыстоўвалі свае пасады ў камэрцыйных структурах, што належылі Бэн Ладэну, для набыцця зброі, выбуховых рэчываў і тэхнічнага абсталявання для сваіх тэрарыстычных мэтаў. Напрыклад, адзін з заснавальнікаў Аль-Каіды, Абу Хаджэр аль Іракі (Abu Hager al Iraqi), выкарыстоўваў сваю пасаду ў інвестыцыйнай кампаніі Бэн Ладэна дзеля дзелавых паездак з мэтай набыцця неабходных для Аль-Каіды рэчаў (ён ездзіў паўсюль — ад Захадніяй Эўропы да Далёкага Ўсходу). Два іншыя, Вадзі аль Хадж (Wadi al Hage) і Мубарак Дуры (Mubarak Douri), якія былі завэрбаваныя ў арганізацыю напрыканцы 1980-х у Тусоне (штат Арызона), падарожнічалі ў Кітай, Малайзію, Філіпіны і быўшыя савецкія рэспублікі — Украіну і Беларусь³³.

Колькасць офисаў, якія Бэн Ладэн выкарыстоўваў дзеля тайной фінансавай і іншага кшталту падтрымкі сваіх тэрарыстычных памкненняў, папросту ўражвае. Сетка ўключала ў сябе галаўное прадпрыемства на Кіпры, группу офисаў у Загрэбе і дабрачынны міжнародны фонд у Сараеве (ён падтрымліваў мусульманскія фармаваныя падчас канфлікту з сэрбамі і харватамі), няўрадавую арганізацыю ў Баку (Азэрбайджан), якая выкарыстоўвалася як цэнтар падтрымкі мусульманскіх паўстанцаў у Чачэніі. Таксама актыўна выкарыстоўвалася Агенцыя дапамогі краінам Трэцяга сусвету — Third World Relief Agency (TWRA) — са штаб-кватэрай у Вене і філіяламі ў Будапешце і Загрэбе. Пазней Бэн Ладэн створыць няўрадавую арганізацыю ў Найробі (Кенія) для прыкрыцця тамтэйшай дзейнасці.

Такім чынам, Бэн Ладэн пераўтварыўся ў главу міжнароднай канфэдэрацыі джыгаду. У Судане ён заснаваў «Шуру Ісламскага Войска», што павінна была быць каардынавальным органам, які б звязваў паміж сабой часткі гэтага глябальнага тэрарыстычнага кансорцыюму. Аснову гэтаго

³⁰ Па паказаннях, дадзеных Джамалам аль Фадлам у межах справы United States v. Usama bin Laden, No. S (7) 98 Cr. 1023 (S. D. N. Y.), 6 лютага, 2001 (сценаграма, pp. 218–219, 233); 13 лютага, 2001 (сценаграма, pp. 514–516); 20 лютага, 2001 (сценаграма, p. 890). Фадл паказвае, што гэтае запрашэнне было дастаўленае Бэн Ладэну ў Аўганістан адмысловай суданскай дэлегацыяй.

³¹ Гл. справа здачу выведкі Terrorism: Historical Background of the Islamic Army and bin Ladin's Move from Afghanistan to Sudan, а таксама вышэйзгаданыя паказаны Фадла.

³² Gunaratna, Inside Al-Qa'eda, p. 34; падрабязней пра канфлікт Бэн Ладэна з каралеўскім домам гл. Peter L. Bergen, Holy War Inc.: Inside the Secret World of Osama bin Ladin (Touchstone, 2001), pp. 80–82. У той жа час, дапамога Бэн Ладэну з боку дысідэнтнавых прадстаўнікоў каралеўскага сямейства пацвярджаеца дадзенымі рассыльстваніем FBI, напрыклад, паказаннямі Фадла і Халлада.

³³ Паведамленне выведкі “Bin Ladin's business activities in 1992” ад 31 сакавіка 1994 году; аналітычная справа здачу выведкі CIA “Old School Ties” ад 10 сакавіка 2003 году; справа здачу выведкі “Terrorism: Historical Background of the Islamic Army and bin Ladin's Move from Afghanistan to Sudan” ад 26 сакавіка 1996 году.

га органу склала *шура Аль-Каїды*, але ў яе таксама ўваходзілі лідэры альбо прадстаўнікі тых тэрарыстычных арганізацыяў, якія яшчэ захоўвалі аўтавонмію. Да гэтай Арміі Бэн Ладэн здолеў прыцягнуць групоўкі з Саўдаўскай Арабіі, Эгіпту, Ярданіі, Лібану, Іраку, Аману, Емэну, Алжыру, Лібіі, Тунісу, Марока, Самалі і Эрытреі. Яшчэ Аль-Каїда ўстановіла шчыльныя, але менш фармальныя стасункі з іншымі групоўкамі з гэтых краінаў, а таксама з Чаду, Малі, Нігеру, Нігеріі, Уганды, Бірмы, Таіланду, Малайзіі і Інданезіі. Падчас вайны ў ЮГаславіі былі ўсталяваныя добрыя кантакты з басьнійскім ісламскім экстремістамі³⁴. Падмурак для сапраўды глябальнай тэрарыстычнай сеткі быў створаны.

Акрамя таго, Бэн Ладэн аказваў дапамогу Фронту Ісламскага Вызвалення на Філіпінах, а таксама спрыяў фармаванню там групоўкі, якая называла сябе Брыгада Абу Сайяф (*Abu Sayyaf*). У Інданезію былі накіраваныя дасьведчаныя інструктары па тэрарыстычнай і партызанскай дзеянасці для дапамогі новастворанаму руху Джэмаах Ісламія (*Jemaah Islamiya*, ІІ), які пазней стварыў філіялы ў Малайзіі, Сінгапуре і на Філіпінах. Была аказана дапамога зброяй і кансультацыямі кашмірскім сэпаратыстам. Напрыканцы 1991 году Бэн Ладэн накіраваў групоўку сваіх прыхільнікаў да паўночнай мяжы Аўганістану для акказання дапамогі ісламісцкаму руху ў Таджыкістане (гэта адбылося нават да таго, як азіяцкія часткі Савецкага Саюзу сталі незалежнымі дзяржавамі)³⁵.

Гэты працэс пашырэння арганізацыі, стварэння альянсаў і саюзаў закранаў і Злучаныя Штаты. Мусульманская арганізацыя Аль Хіфа (*al Khifa*) мела шматлікія аддзяленыя ў розных штатах, а найвялікшы філіял быў у Брукліне пры мячэту Фарух (яшчэ зь сярэдзіны 1980-х гэта быў адзін з асноўных апорных пунктаў Ассама, Бэн Ладэна і MAK). Іншыя філіялы разъмяшчаліся ў Атланце, Бостане, Чыкага, Пітсбургу і Тусоне. Яны былі створаныя на базе вярбовачных пунктаў для тых, хто жадаў змагацца з Саветамі ў Аўганістане, —

некаторыя з рэкрутаў пазней прымалі ўдзел у баражбіе супраць ЗША і ў тэрарыстычных атаках на тэрыторыі іншых дзяржаваў у 1990-я гады, у тым ліку ў нападах на амэрыканскія амбасады ў Афрыцы ў 1998 годзе³⁶.

2.4. Арганізацыйнае разъвіцьцё Аль-Каїды і аб'яўленыне вайны Злучаным Штатам (1992–1996)

Бэн Ладэн распачаў актыўна ўжываць антыамэрыканскую рыторыку яшчэ да таго, як ён быў вымушшаны пакінуць Саўдаўскую Арабію. Ён працягваў рабіць гэта і пазней, у Судане. На пачатку 1992 году Аль-Каїда выпусціла *фэтву*, у якой рэзка выступала супраць заходняй акупациі ісламскіх краінаў. Тэкст гэтага дакумента, які быў выразна скіраваны на тое, каб натхняць да нападаў на амэрыканскія сілы, вельмі нагадвае мову *фэтвы*, што была выпушчаная Бэн Ладэнам у 1996 годзе. Пазней Бэн Ладэн неаднаразова выказваўся адносна неабходнасці «адсекчы галаву зъмія»³⁷.

У гэты час Бэн Ладэн ужо быў вядомы як буйная постаць сярод ісламскіх экстремістаў, асабліва ў Эгіпце, на Арабійскай паўвысьпі і ў памежнай зоне Аўганістану—Пакістану. Але некаторыя з бліжэйшых таварышаў Бэн Ладэна зайлі палажэнне хутчэй не падначаленых, а паплечнікаў — ён быў толькі старэйшым сярод «тэрарыстычных баронаў». Напрыклад, гэта датычыцца Усамы Асмаруі (*Usama Asmarai*), таксама вядомага як Валі Кхан, што пачаў супрацоўнічаць з Бэн Ладэнам яшчэ напачатку 1980-х і вельмі дапамог яму ў Таджыкістане і на Філіпінах. Сярод «баронаў» таксама трэба вылучыць некаторых палявых камандзіраў у Аўганістане і Абу Зубайдаха (*Abu Zubaydah*), што дапамог у стварэнні базаў у Аўганістане і Пакістане. Нельга пакінуць без увагі такіх дасьведчаных «людзей без радзімы», як Шэйх Махамэд Халід (*Khalid Sheikh Mohammed*) і Рамзі Юсуф (*Ramzi Yousef*),

³⁴ Гл. паведамленыя выведкі “Bin Laden’s business activities in 1992” ад 31 сакавіка 1994 году; “Shipment of Arms and Boats to Yemen for Use by an Islamic Extremist” ад 9 жніўня 1996 году; справаўдча выведкі “Terrorism: Responsibilities and Background of Islamic Army Shura Council” ад 19 сінэжня 1996 году; аналітычная справаўдча CIA “Old School Ties” ад 10 сакавіка 2003 году; аналітычную справаўдчу CIA “Usama Bin Laden: Al-Qa’ida’s Business and Financial Links in Southeast Asia” CTC 2002-40066CH, ад 6 чэрвеня 2002 году, а таксама паказаныя Фадла. Адносна сувязі ў Бэн Ладэна з басьнійскім мусульманамі гл. Evan F. Kohlmann, *Al-Qaida’s Jihad in Europe: The Afghan-Bosnian Network* (Berg, 2004).

³⁵ Гл. паказаныя Фадла (сыценаграма, pp. 354–355), а таксама ранейшыя паказаныя Фадла, дадзеныя ім у 1998 годзе супрацоўнікам FBI. Адносна сувязі ў Бэн Ладэна зь ісламісцкім рухам у Паўднёва-Ўсходній Азіі гл. парлямэнцкую справаўдчу міністра ўнутраных спраў Сінгапур “The Jemaah Islamiyah Arrests and the Threat of Terrorism” ад 7 студзеня 2003 году.

³⁶ Benjamin and Simon, *Age of Sacred Terror*, pp. 100, 235; Steven Emerson, *American Jihad* (Free Press, 2002), pp. 129–137; аналітычную справаўдчу CIA “Arizona: Long-Term Nexus For Islamic Extremists” CTC 2002-30037H, ад 15 траўня 2002.

³⁷ Справаўдча выведкі “Fatwa to attack U. S. interests in Saudi Arabia and movement of explosives to Saudi Arabia”, 8 студзеня 1997 году; судовыя матэрыялы і выракі па спраўах адносна саўдзельнікаў Бэн Ладэна.

якія былі дасьведчанымі апэратыўнымі супрацоўнікамі і, хоць не належылі да пэўнай тэрарыстычнай групы, падарожнічалі па ўсім сьвеце і выконвалі даручэньні Бэн Ладэна, «Сыляпога Шэйха» альбо іх партнераў³⁸.

У аналізе тэрарыстычных актаў, якія адбываліся ў дадзены пэрыяд, было б памылкай ужываць выслою «апэрацыі Аль-Каіды» занадта часта. Аднак таксама ня трэба забывацца на тыя сувязі, якія гэтая арганізацыя мела зь іншымі тэрарыстычнымі групоўкамі. І ў гэтай супольнасьці праграма Бэн Ладэна была асаблівай, адметнай: у той час як іншыя ісламіцкія групы ставілі сабе мэты ў межах стратэгіі «мясцовых баёў», па тыпе тых, што разгорталіся ў Эгіpte, Босьніі, Чачніі альбо Алжыры, Бэн Ладэн атакаваў «далёкага ворага» — Злучаныя Штаты.

Вядомыя і магчымыя напады

Пасыля таго, як напрыканцы 1992 году амэрыканскія войскі высадзіліся ў Самалі, лідэры Аль-Каіды распаўсюдзілі фэтву, у якой патрабавалі вываду войскаў. Ужо ў сінежні таго ж году выбухнулі бомбы ў двух гатэлях у Адэне, дзе амэрыканскія вайскоўцы звычайна разъмяшчаліся па дарозе ў Самалі (загінулі два чалавекі, але яны былі не амэрыканцы). Як паведамлялася, злачынцы належылі да групоўкі з Паўднёвага Емена, якую ўзначальваў прадстаўнік Емэна ў «Шуры Ісламскага Войска» і сябры якой навучацца ў лягерох Аль-Каіды ў Судане³⁹. Пазней лідэры Аль-Каіды заснавалі суполку ў Найробі для пастаўкі зброі і інструктароў для антыамэрыканскіх атрадаў у Самалі. Плыня зброі і саветнікаў ад Аль-Каіды бесъперашкодна цякла ў Самалі пад кіраўніцтвам вайсковага камітэту Аль-Каіды — у 1993 годзе менавіта ў выніку гэтай дапамогі паўстанцамі былі зьбітыя два амэрыканскія верталёты Black Hawk⁴⁰.

У лістападзе 1995 году аўтамабіль з бомбай выбухнуў побач з будынкам у Эр-Рыйядзе, дзе амэрыканцы навучалі жаўнерараў саўдаўскай Нацыянальнай гвардыі. Пяць амэрыканцаў і два служачых з Індыі былі забітыя. Саўдаўскія службы арыш-

тавалі чатырох злачынцаў, якія не хавалі свайго захапленняня Бэн Ладэнам. Яны былі хутка пакараныя съмерцю. І хоць няма простых доказаў датычнасьці Бэн Ладэна да гэтага нападу, амэрыканская вайсковая выведка пазней даклала, што лідэры Аль-Каіды за год да гэтай падзеі накіравалі на паўвыспу партыю выбухоўкі і вырашылі зьдзейсніць напад на амэрыканскую мішэнь у Саўдаўской Арабії⁴¹.

У чэрвені 1996 году вялікая бомба ў грузавіку выбухнула ля жыльлёвага комплексу Khobar Towers у Дахране, Саўдаўская Арабія, дзе пражывалі амэрыканскія персанал вайскова-паветраных сілаў. Дзевятнаццаць амэрыканцаў загінулі і 372 былі параненыя. Галоўную ролю ў гэтым нападзе адыгрывала саўдаўскае аддзяленне Хэзбаллах (Saudi Hezbollah) — арганізацыі, што атрымлівае падтрымку ад ураду Ірану. І хоць съведчаныне датычнасьці іранскага боку ўяўляецца дастаткова ясным, таксама ёсьць прыкметы, што Аль-Каіда прыклала руку да гэтага нападу⁴².

У гэты ж самы пэрыяд адбываліся і іншыя напады, адносна якіх беспасярэднія датычнасьць Бэн Ладэн і ягонай арганізацыі ўяўляеца толькі эвэнтуальны — выбух у Сусветным гандлёвым цэнтры ў 1993 годзе, выкрытая ў тым жа годзе змова дзеля бамбаванья Нью-Ёрку, угон самалёту ў Маніле з мэтай зьнішчэння амэрыканскіх авіяляйнераў у ціхаакіянскім рэгіёне (дэталі гэтых падзеяў асьвятляюцца ў главе 3 дадзенага дасьледавання).

Іншыя факты съведчаць пра схільнасьць Бэн Ладэн да масавых забойстваў і пра пошук сродкаў для такіх дзеяньняў. Ягоныя памочнікі атрымалі прапанову ад суданскага ваеннага чыноўніка (які ўваходзіў у мінулы ўрадавы кабінэт) набыць пэўную партыю ўрану таго гатунку, які выкарыстоўваецца для вырабу атамнай зброі. Пасыля перамоваў праз пасярэднікаў быў устаноўлены кошт у 1,5 мільёны амэрыканскіх даляраў — Бэн Ладэн пагадзіўся заплаціць гэтую суму. Прадстаўнікі Аль-Каіды папрасілі агледзець тавар — ім прадэмантравалі цыліндар прыкладна ў 3 футы даўжынёй і запэўнілі, што тавар сапраўдны. Аль-Каіда, відавочна, набыла цыліндар, аднак пасыля дэталь-

³⁸ Рамзі Юсуф і Шэйх Махамэд Халід стаялі за захопам летака ў Маніле ў 1995 годзе, спробай зруйнаваць Сусветны гандлёвы цэнтар у Нью-Ёрку ў 1993 годзе (гэта ўстаноўлена судовымі рашэннямі). Адносна галоўных фігураў у атакэні Бэн Ладэн — гл. згаданыя вышэй матэрыялы FBI і CIA.

³⁹ Справа здача выведкі “Usama Bin Ladin Links to a Southern Yemeni Group”, 5 сакавіка 1997 году.

⁴⁰ Амэрыканскія выведковыя агенцтвы не валодаюць дастатковай інформацыяй адносна актыўнасці Бэн Ладэн падчас канфлікту ў Самалі: гл. паведамленыні выведкі “Bin Ladin’s Activities in Somalia and Sudanese NIF Support”, 30 красавіка 1997 году; “Bin Ladin’s Activities in Eritrea” 10 сакавіка 1997 году. У чэрвені 1998 году Акруговы суд Южнага Раёну Нью-Ёрку абвінаваціў Бэн Ладэн за злачынствы, што адбыліся падчас канфлікту ў Самалі.

⁴¹ Падрабязней пра гэты выпадак гл. Benjamin and Simon, Age of Sacred Terror, pp. 132, 242 і паказаныні Фадла.

⁴² Гл. аналітычную справа здачу CIA “Khobar Bombing: Saudi Shia, Iran, and Usama Bin Ladin All Suspects” CTC 9630015, ад 6 чэрвеня 1996 году; Benjamin and Simon, Age of Sacred Terror, pp. 224–225, 300–302.

нага дасьледаваньня было высьветлена, што ён падробны і няспраўны. Але нягледзячы на гэтую памылку сама падзея съведчыць пра намеры Бэн Ладэн і ягоных партнэраў. Адзін зь людзей з Аль-Каідамі гэтак патлумачыў матывы гэтых дзеяньяў: «Папросту, маючи уран, можна лягчай за-біваць болей людзей»⁴³.

Бэн Ладэн жадаў злучыць у адзіную канфэдэрацыю тэрарыстаў з амаль кожнага кутка ісламскага съвету. Ягонае бачанье адпавядала съвета-погляду ісламіцкага лідэра Судану Турабі, які склікаў шэраг сустрэчаў пад шыльдай Народнай Арабскай і Ісламскай канфэрэнцыі, пакуль Бэн Ладэн меў рэзыдэнцыю ў Судане. Дэлегацыі моцных ісламскіх экстрэмістаў прыбывалі на гэтую сустрэчу — тут былі прадстаўнікі ўсіх групau, што ўваходзілі ў «Шуру Ісламскага Войска» Бэн Ладэн. Таксама тут прысутнічалі дэлегаты Арганізацыі вызваленяня Палесціны, Хамаса і Хэзбалах. Турабі падчас гэтых сустрэчаў імкнуўся пераадолець супярэчаныні паміж суніцкай і шыіцкай плынямі дзеля аўтаданнія супраць агульнага ворагу. Напрыканцы 1991 году альбо ў 1992 годзе падчас перамоваў у Судане было дасягнута пагадненія паміж Аль-Каідай і прадстаўнікамі іранскіх спэцслужбаў дзеля забесьпячэння ўзаемнай падтрымкі — перш за ўсё ў накірунку дзеяньяў, скіраваных супраць Дзяржавы Ізраіль і Злучаных Штатаў. Трохі пазней прадстаўнікі Аль-Каіды наведалі Іран для наву-чаньяня на прадмет вырабу выбуховых рэчываў. Таксама Бэн Ладэн выявіў зацікаўленасць што да выкарыстання выбуховых прыстасаваньняў у грузавіках, як гэта было зроблена падчас забойства амэрыканскіх жаўнераў у Лібане ў 1983 годзе. Прагрэс у стасунках паміж Аль-Каідай дэманстраваў магчымасць паспяховага пераадолення супярэчаньняў паміж шыітамі і сунітамі ў справе арганізацыі супольнай тэрарыстычнай дзея-насці. Як будзе адлюстравана ў главе 7 дадзенага дасьледаваньня, контакты Аль-Каідамі з Іранам былі працягнутыя і пазней⁴⁴.

Бэн Ладэн таксама хацеў высьветліць магчы-масць супрацоўніцтва зь Іракам, нават з улікам таго, што лідэр Іраку Садам Хусэйн (Saddam Hussein) ніколі не артыкуляваў ісламіцкіх мэтаў — акрамя пэрыяду Вайны ў Затоцы ў 1991 году, калі

ён называў сябе Абаронцам Ісламу супраць Крыжакаў. Адначасова Бэн Ладэн падтрымліваў антысадамаўскіх ісламістаў на тэрыторыі іракскага Курдыстану і імкнуўся прыцягнуць іх да Ісламскага войска⁴⁵. Каб абараніць уласныя контакты з Іракам, Турабі аказаў садзейнічанье таму, каб Бэн Ладэн абавязаўся спыніць антысадамаўскія дзеяньяні. Бэн Ладэн даў гэткае абяцаньне, але працягваў контактаў з курдамі-ісламістамі ў той частцы Іраку, якая не знаходзілася пад контролем Багдаду — напрыканцы 1990-х менавіта гэтая групоўкі нечакана нанесьлі вялікія страты вайско-вым сілам Курдзкай рабочай партыі. У 2001 годзе гэтая групоўкі па ініцыятыве Бэн Ладэн была аўтаданнія ў арганізацыю Ansar al Islam — ёсьць звесткі, што менавіта гэтая групоўка карысталася падтрымкай самога Садама Хусэйна ў барацьбе супраць курдзкіх сэпаратыстаў.

Пры пасярэдніцтве некаторых вышэйшых суданскіх вайскоўцаў Бэн Ладэн сустрэўся з вы-сокім прадстаўніком Іракскай выведкі ў Хартуме — гэта адбылося напрыканцы 1994 альбо напачатку 1995 году. Бэн Ладэн цікавіла магчымасць разъмяшчэння базаў і дапамога ў набыцці зброі — аднак няма дакладных звестак, што Ірак пагадзіўся аказаць гэтую дапамогу. Як мы пабачым, пазней Бэн Ладэн працягваў намаганыні для ўсталявання сувязяў зь іракскім кіраўніцтвам.

Судан робіцца ненадзейным прытулкам

Недзе з 1998 году Аль-Каіда распачынае свае ўласныя тэрарыстычныя дзеяньяні, але адначасова пазыцыі Бэн Ладэн у Судане пахінуліся, і гэтая краіна перастала быць надзейнай базай для Аль-Каіды. З таго часу, як ісламіцкі рэжым прыйшоў да ўлады ў Хартуме, Злучаныя Штаты і іншыя заходнія дзяржавы пастаянна аказвалі ціск на гэтых ўрад, каб ён перастаў спрыяць тэрарыстычным групоўкам. Іншыя краіны рэгіёну, якія рабіліся мішэнню для тэрарыстычных дзеяньяў некаторых групаў ісламістаў (Ярданія, Сірыя, Эгіпет, Лібія), таксама аказвалі ціск на Судан. У рэшце рэшт суданскі рэжым пачаў мяняць свою палітыку. Хоць Турабі працягваў быць галоўным ідэалагічным правадыром, генэрал Амар аль Башыр

⁴³ Справаўдзача выведкі “Usama Bin Ladin’s Attempts to Acquire Uranium” ад 18 сакавіка 1997; аналітычная справаўдзача CIA “Usama Bin Ladin Trying to Develop WMD Capability?” CTC 97-30002, ад 6 студзеня 1997; паказаныні Фадла (сыценаграма pp. 357–366, 528–529, 982–985).

⁴⁴ Паведамленыні выведкі “Establishment of a Tripartite Agreement Among Usama Bin Ladin, Iran, and the NIF” 31 студзеня 1997 году; “Cooperation Among Usama Bin Ladin’s Islamic Army, Iran, and the NIF” 31 студзеня 1997 году; дадзеныя рась-съледаваньня FBI па справе Фадла.

⁴⁵ Аналітычная справаўдзача CIA “Ansar al-Islam: Al Qa’ida’s Ally in Northeastern Iraq” CTC 2003-40011CX, ад 1 лютага 2003 году; справаўдзача выведкі “Al Qaeda and Iraq” ад 1 лютага 1997 году.

(Omar al Bashir), які быў прэзыдэнтам з 1989 году, ніколі цалкам не падпарадкоўваўся яму. З узмацненьнем зынешняга ціску прыхільнікі аль Башыра началі браць верх над прыхільнікамі Турабі.

Замах на забойства ў Эфіёпіі прэзыдэнта Эгіпту Хосыні Мубарака (Hosni Mubarak), які адбыўся ў чэрвені 1995 году, быў апошнім кропляем. Злачынцы з Эгіпецкай Ісламскай Групы хаваліся ў Судане і карысталіся там падтырмкай з боку Бэн Ладэна. Калі суданцы адмовіліся выдаць трох падазроных у замаху на эгіпецкага лідэра, Савет Бясьпекі ААН асудзіў гэткія дзеяньні і ў рэшце рэшт пакараў Хартум эканамічнымі санкцыямі⁴⁶. Бэн Ладэну ў хуткім часе ясна далі зразумець, што ягоныя дні ў Судане скончыліся, калі суданскі ўрад саступіў патрабаваныям Лібіі і заяўвў, што больш ня будзе даваць прытулку ворагам Лібіі (якія, у тым ліку, належылі да Ісламскага войска Бэн Ладэна).

Бэн Ладэн пачаў адчуваць фінансавыя цяжкасці: міжнародная санкцыі і агульныя праблемы ў сусветнай эканоміцы нанеслыі страты суданскай валюце. Некаторая з прадпрыемстваў Бэн Ладэна началі адчуваць недахоп сродкаў, скаваныне ільготаў з боку суданскіх уладаў таксама адбілася адмоўным чынам на ягоных прыбытках. У Саўдаўскай Арабіі клян Бэн Ладэна апынуўся пад ціскам, што таксама прывяло да стратаў. Бэн Ладэн больш ня мог выдаткоўваць быльшую вялікія сродкі і ў хуткім часе быў вымушаны прызначыць новага фінансавага мэнеджера, які быў вядомы сваёй скаванасцю⁴⁷. Грошовыя праблемы адбіліся на справах Бэн Ладэна і іншым чынам. Джамаль Ахмед аль Фадл (Jamal Ahmed al Fadl), суданскі араб, завэрбаваны на аўганскую вайну празь мячэт у Брукліне, ЗША, распавядае, што стаў інфарматарам амэрыканскай выведкі менавіта з-за того, што Бэн Ладэн скараціў ягоныя ганарапры: калі Бэн Ладэн высьветліў, што паслугі Фадла, які працаваў дзелавым агентам, абыходзіцца яму ў 110 000 амэрыканскіх даляраў, ён скораціў яму заробак да 500 даляраў у месяц — гэта вельмі пакрыўдзіла Фадла, паколькі некаторая з

эгіпцянаў у Аль-Каідзе атрымлівалі па 1 200 даляраў на месяц. Іншыя паведамляльнікі таксама съведчылі пра скаванасць кіраўніцтва ў гэтыя часы: Хусэйн Кіршту (L'Houssaine Kherchtou) казаў, што стаў агентам амэрыканскай выведкі пасля таго, як Бэн Ладэн адмовіўся даць яму гроши, неабходныя, каб зрабіць кесарава сячэнне жонцы⁴⁸.

У лютым 1996 году суданскія чыноўнікі распачалі негалосныя перамовы з прадстаўнікамі міжнароднай супольнасці адносна магчымых заходаў для памяншэння ізаляцыі краіны. Суданцы прапанавалі выслаць Бэн Ладэна ў Саўдаўскую Арабію пры ўмове, што саўдыта прымуць і амністуюць яго. Бэн Ладэн сам ужо не адчуваў сябе ў Судане ў бяспечы, паколькі прынамсі аднаго разу быў замах на ягонае жыццё (ён лічыў гэта дзеяньнімі саўдаўскіх альбо эгіпецкіх спэцслужбаў, альбо і тых, і другіх). Як бы там ні было, 19 траўня 1996 году Бэн Ладэн пакінуў Судан — ён прыняў рашэнне вяртацца ў Аўганістан.

2.5. Аль-Каіда вяртаецца ў Аўганістан (1996–1998)

Бэн Ладэн ляцеў з Хартуму да Джэлалабаду чартэрным рэйсам, спыніўшыся па дарозе дзеля запраўкі палівам у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Зы ім была ягоная сям'я, целаахоўнікі, а таксама блізкія партнэры — актыўісты Аль-Каіды (у тым ліку і тыя, з кім ён засноўваў гэту арганізацыю ў 1980-я гады ў Аўганістане). Пазней іншымі рэйсамі ў Аўганістан прыбылі дадатковыя сілы⁴⁹.

І хоць пунктам прызначэння гэтага падарожжа быў Аўганістан, але ключавую ролю ў плянах Бэн Ладэна адыгрываў Пакістан, які ён меў намер выкарыстаць у якасці сродку для аднаўлення сваёй маштабнай задумы стасоўна вайны супраць Злучаных Штатаў.

У першай чвэрці мінулага стагодзьдзя Іслам адыграў значную ролю ў фармаванні ідэнтычнасці пакістанскай нацыі, аднак палітычны рэжым гэтай дзяржавы традыцыйна насыці съвецкі

⁴⁶ Справа з выведкі “Possible Islamic Army Foreknowledge of an “Egyptian Operation” and Logistical and Security Assistance Provided for the Attackers” 13 лютага 1997 году.

⁴⁷ Адносна стану суданскай гаспадаркі гл. Benjamin and Simon, Age of Sacred Terror, pp. 114–115, 132–133. Адносна ціску на сям'ю Бэн Ладэна ў Саўдаўскай Арабіі гл. паказаныні Франка Дж. ад 2 сакавіка 2004 году. Пра фінансавы мэнеджмент Бэн Ладэна гл. аналітычныя справа з выведкі CIA “Usama Bin Laden: Al-Qa’ida’s Financial Facilitators” OTI IA 2001-134-HXC, ад 18 кастрычніка 2001 году і “Shaykh Sa’id: Al-Qa’ida’s Loyal Senior Accountant” CTC 2003-30072H, ад 2 ліпеня 2003, а таксама паведамленыне выведкі ад 17 верасня 1998 году. Абставіны фінансавага крызысу ў Аль-Каідзе адлюстраваныя згодна з паказанынімі Хусэйна Кіршту (L'Houssaine Kherchtou) у межах справы United States v. bin Laden, 21 лютага, 2001 год (сценаграма pp. 1282–1284).

⁴⁸ Паказаныні Фадла 6 і 7 лютага 2001 году (сценаграма pp. 165–174, 190–205, 255–258; pp. 382–391); паказаныні Кіршту 21 лютага 2001 году (сценаграма pp. 1282–1284).

⁴⁹ Ahmed Rashid, Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia (Yale Univ. Press, 2000), p. 133; Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001 (Penguin, 2004), p. 9. Цяперашні Міністар замежных спраў Аўганістану паведаміў Камісіі, што лятак Бэн Ладэн таксама зрабіў пасадку і ў Ісламабадзе, аднак гэтая інфармацыя зьяўляецца неправеранай.

характар. Войска было і ёсьць самай мощнай і самай паважанай інстытуцыяй краіны, і войска было і ёсьць засяроджанае на суперніцтве зь Індыйяй, асабліва ў пытаньні спрэчнай тэрыторыі Кашміру. З 1970-х гадоў рэлігія пачынае адыгрываць усё больш значную ролю на пакістанскай палітычнай сцэне. Пасьля перавароту 1977 году вайскове кірауніцтва звярнулася да пакістанскіх ісламісцкіх груповак па падтрымку — і з таго часу фундамэнталісты набіраюць моц. Паўднёвая Азія мела зь XIX стагодзьдзя мясцовую форму ісламскага фундамэнталізму, які развіваўся пад уплывам вахабіцкага кірунку і атрымліваў падтрымку і фінансаваньне з Саўдаўскай Арабіі.

Акрамя таго, барацьба ў Аўганістане ў 1980-я гады наклала свой адбітак на пакістанскую палітыку. Вялікая колькасць уцекачоў з Аўганістану — якія не былі пажаданымі гасціямі — прывяла да каляпсу пакістанскай систэмы народнай асьветы: дзяржаўныя ўстановы былі ня ў стаНЕ забясьпечыць адукцыяй такую колькасць вучняў, таму было прынятае рашэнне пра падтрымку прыватных рэлігійных навучальных устаноў, якія сталі бясплатнай альтэрнатывай съвецкай дзяржаўной систэме адукцыі. На працягу пэўнага пэрыяду гэтыя школы прывялі да фарманьяня вялікай супольнасці напаўадукаваных маладых людзей, якія ня мелі пэўнай прафесіі, але мелі выразную ідэалагічную індактрынацыю⁵⁰. Пакістанскія ўлады бачылі ў гэтым натоўпе гарачых маладых людзей вялікую небяспеку для свайго рэжыму, таму намагаліся скіраваць іх актыўнасць на зьнешнепалітычнае поле. Тыя зь іх, хто быў далучаны да руху Талібан, прытрымліваючыся радыкальнага разуменя Ісламу, павінныя былі прынесыці парадак у хаатычны Аўганістан і зрабіць яго пакістанскім хаўрусынікам. Такім чынам пакістанскія ўлады намагаліся забясьпечыць бяспеку на адным з адрезкаў сваёй мяжы, дасягнуўшы таго, што самі вайсковыя службоўцы называлі «стратэгічную глыбінёй»⁵¹.

Малаверагодна, што Бэн Ладэн па вяртаньні ў Аўганістан не здагадваўся пра гэтыя разылкі: пакістанская ваеннае выведка ведала пра ягонае прыбыццё і, магчыма, спрыяла яму. Падчас свайго заходжаньня ў Судане Бэн Ладэн арганізоўваў ба-

зы для сваіх актывістаў на тэрыторыі Пакістану і Аўганістану, выкарыстоўваў іх для набору і навучанья байцоў для ісламскіх паўстаньняў у Таджыкістане, Кашміры і Чачні. Пакістанскія вайскоўцы прадставілі Бэн Ладэну лідэраў Талібану і правялі перамовы, спадзеючыся, што ён дапаможа ў арганізацыі вайсковага навучанья новых байцоў⁵².

І ўсё ж такі пазыцыі Бэн Ладэна ў гэты час не былі такія ўпэўненыя, як у часы барацьбы з Саўецкім Саюзам. Ягоныя прадпрыемствы ў Судане былі ліквідаваныя, некаторая нерухомасць была нацыяналізаваная альбо распрададзеная. Урад Судану захапіў усё, чым Бэн Ладэн там валодаў⁵³. Таксама Бэн Ладэн стравіў кірауніка свайго вайсковага камітэту Абу Абайдаха аль Баншыры (Abu Ubaidah al Banshiri) — аднаго з самых папулярных і таленавітых лідэраў Аль-Каіды. У той час, як большасць ключавых постасцяў арганізацыі суправаджала Бэн Ладэна ў Аўганістан, аль Баншыры быў накіраваны ў Кенію на трэнінг і выправаваньні зброі для адной з суполак. Ён загінуў у водах возера Вікторыя ў выніку няшчаснага здарэння праз некалькі дзён пасьля таго, як Бэн Ладэн прыбыў у Джалаабад. Такім чынам Бэн Ладэн стравіў ня толькі аднаго з сябраў шуры, але таксама згубіў сувязі ў Усходній Афрыцы. Некаторыя зь сябраў Аль-Каіды скарысталіся пераездам у Аўганістан як нагодай дзеля таго, каб сыйсьці з пасадаў.

Некаторы час Бэн Ладэн вагаўся, не разумеючы, якім каштоўным саюзнякам для яго быў бы Талібан. Калі ён прыбыў у Аўганістан, асноўная частка тэрыторыі краіны кантралявалася талібамі, але ключавыя гарады, у тым ліку Кабул, і важныя стратэгічныя кропкі былі ў зоне ўплыву палявых камандзіраў. Першапачаткова Бэн Ладэн прыбыў у Джалаабад — верагодна, з той прычыны, што горад быў пад кантролем Савету ісламскіх лідэраў, які не быў галоўным акторам на аўганскай вайскова-палітычнай сцэне. Ён знайшоў паразуменьне з камандзірам *маджагедзьдзіна* Юнісам Кхалісам (Younis Khalis), адным з хаўрусынікаў Гульбэдзьдзіна Хэкмацяра (Gulbuddin Hekmatyar) — вайскова-палітычнай фігуры нацыянальнага ўзроўню, які, хоць і быў палымяным ісламістам, выступаў супраць талібаў. Але пасьля 1996 году,

⁵⁰ Owen Bennet Jones, *Pakistan: Eye of the Storm* (Yale Univ. Press, 2002); Rashid, *Taliban*; Waleed Ziad, “How the Holy Warriors Learned to Hate” *New York Times*, June 18, 2004, p. A31.

⁵¹ Паказаньні, дадзеныя Камісіі Марвінам Вэйнбаумам 12 жніўня 2003 году і Вільямам Міламам 29 сінтября 2003 году. Мілам расцлумачыў «стратэгічную глыбінё» як патрэбу Пакістану ў хаўрусыніку на Захадзе з-за ягонага канфлікту зь Індыйяй на ўсходзе.

⁵² Rashid, *Taliban*, p. 139; аналітычная справаздача CIA “Sketch of a South Asia-Based Terrorist Training and Logistic Network” DI TR 95-12, сінтябрь 1995 і некаторыя паказаньні, дадзеныя Камісіі.

⁵³ Паказаньні Хусэйна Кіршту, Фрэнка Дж., і Мэры С.; Robert Block “In War on Terrorism, Sudan Struck a Blow by Fleecing Bin Laden” *Wall Street Journal*, Dec. 3, 2001, p. A1.

калі талібы ўзялі спачатку Джалалябад, а потым рушылі на Кабул, Бэн Ладэн пачаў інтэнсіфіка-ваць сувязі з гэтым рухам⁵⁴. Гэты працэс не заўжды ўшоў гладка. Бэн Ладэн, больш не звязаны вымушанай ляльнасцю Судану, ужо не хаваў сваіх заклікаў да джыгаду: прыкладна ў той час, калі талібы былі на подступах да Джалалябаду, ён выпусціў фэтву, дзе казаў, што «раней мы не маглі звязратаца да мусульманаў... але зараз, дзя-куочы волі Алаху, мы зноў маём непахісную апо-ру тут, у гарах Гіндукуша і Хурасана». Але Талібан чую папярэджаныні пра небяспеку, што сыходзіць ад Бэн Ладэна — з боку суданцаў і саўдытаў — і талібы былі насыцярожаныя. З свай-го боку Бэн Ладэн абяцаў лідэрам талібаў, што будзе асьцярожны — і парушыў гэтае абяцанье амаль адразу, даўши правакатыўнае інтэрвю CNN у сакавіку 1997 году. Лідэр Талібану Мулла Амар «запрасіў» Бэн Ладэна ў Кандагар, быццам дзеля інтарэсаў ягонай бяспекі, але хутчэй за ўсё, каб трymаць яго пад шчыльным кантролем⁵⁵.

Есьць съведчаныні пра тое, што і ў гэты пэрыяд Бэн Ладэн зноўку накіроўваў сваіх эмісараў дзеля наладжваньяня контактаў і супрацоўніцтва з іракскім рэжымам. Аднак гэтыя спробы не далі плёну. Садам Хусэйн у гэты пэрыяд імкнуўся аднавіць свае пазыцыі ў ісламскім съвеце і нар-малізаваць стасункі з Саўдаўскай Арабіяй і іншымі рэжымамі Блізкага Ўсходу — гэта выма-гала пазбягаяць стасункай з адыёзным Бэн Ладэнам. Аднак у 1998 годзе на гэтым накірунку становішча зъмянілася, амэрыканцы пачалі бам-баваныні аб'ектаў на тэрыторыі Іраку, і Ірак пра-явіў зацікаўленасць у контактах з Бэн Ладэнам. У сакавіку 1998 году, пасля лютайскай антыамэры-канской фэтвы Бэн Ладэн, два прадстаўнікі Аль-Каіды наведалі Ірак, дзе сустрэліся з высокімі службоўцамі. У ліпені таго ж году іракская дэле-гацыя наведала ў Аўганістане кіраўніцтва руху Талібан і Бэн Ладэн. Крыніцы паведамляюць пра датычнасць да арганізацыі гэтих сустрэчаў эгіпцяніна Захіры, які валодаў добрымі сувязямі з іракскім кіраўніцтвам⁵⁶. Згодна з паведамле-н

нямі, у гэты час стасункі Бэн Ладэн з Талібанам былі далёкія ад ідэальных, і пасланцы Садама Хусэйна прапанавалі яму зону бяспекі ў Іраку — аднак той адмовіўся. Падчас гэтых перамоваў бы-ла ўстаноўленая згода бакоў што да пазыцыі ад-носна Злучаных Штатаў, якая, аднак, ня вылілася ў узгадненьне дзеяньняў альбо нейкія сумесныя праекты. Тым больш няма анікіх звестак пра тое, што Ірак супрацоўнічаў з Аль-Каідай у пад-рыхтоўцы альбо рэалізацыі будзь-якіх атак су-праць Злучаных Штатаў⁵⁷.

Зь цягам часу Бэн Ладэн узмацніў сваё фінан-савае становішча ў Аўганістане, дзякуючы пера-важна саўдаўскім і іншымі блізкаўходнім фінансістам, звязаным з «Залатым Ланцугом». Мулла Амар увайшоў у цесныя спрыяльнія ста-сункі з Бэн Ладэнам менавіта на грашовай глебе і актыўна хадайнічаў за яго перад іншымі лідэрамі Талібану. Бэн Ладэн атрымаў у Аўганістане сва-боду рухаў, якой яму не хапала ў Судане. Удзельнікі Аль-Каіды маглі падарожнічаць па краіне, прыяжджаць і выяжджаць у бязвізвальным рэжыме, імпартаваць зброю і іншае неабходнае абсталяванье, карыстаючыся афіцыйнымі пячат-камі Міністэрства Абароны Аўганістану. Праз дзяржаўную аўганскую авіякампанію Ariana ажыц-цяўлялася дастаўка грошаў для Аль-Каіды. Талібан адчыняў дзіверы Аўганістану ўсім, хто хацеў завэрбавацца ў Аль-Каіду, без анікіх абме-жаваньняў альбо іміграцыйных перашкодаў. Аль-янс з Талібанам забяспечыў Аль-Каідзе шырокія магчымасці для фармаваньяня корпусу байцоў, іх навучаньня і ўзбраеніня, для контактаў з рознымі групамі і лідэрамі джыгаду за мяжой і для выпра-цоўкі агульных схемаў супольнай барацьбы. Разв-машчэніе Бэн Ладэнам сваіх базаў на тэрыторыі Аўганістану дазваляла без абмежаваньняў карыс-тацца дзяржаўнай інфраструктурай для забесьпя-чэння дзейнасці сеткі глябальнага ісламіцкага руху. Амэрыканская выведка ацэньвае колькасць байцоў, што былі падрыхтаваны ў лягерох Бэн Ладэнна на тэрыторыі Аўганістану з 1996 году па 09.11.2001, ад 10 000 да 20 000 адзінак⁵⁸. Пры гэ-

⁵⁴ Gunaratna, Inside Al Qaeda, p. 41; Rashid, Taliban, pp. 19–21, 133.

⁵⁵ Абяцанкі Бэн Ладэнна адлюстраваныя ў матэрыялах справы United States v. bin Laden. Адносна інтэрвю Бэн Ладэнна CNN, якое рабіў Пітэр Арнэт (Peter Arnett) 20 сакавіка 1997 году, гл. <http://news.findlaw.com/cnn/docs/binladen/binladenintvw-cnn.pdf>. Асьвятленыне абставінаў запрашэння Бэн Ладэнна ў Кандагар грунтуецца на паказаньнях, дадзеных камісіі, а таксама гл. Rashid, Taliban, p. 129. Рашид таксама пазначае, што сам Бэн Ладэн разглядаў гэты пераезд як спробу захапіць кантроль над Талібанам.

⁵⁶ Паведамленыне выведкі “Iraq approach to Bin Ladin” ад 16 сакавіка 1999 году.

⁵⁷ Аналітычныя справаўдзачы CIA, “Ansar al-Islam: Al Qa’ida’s Ally in Northeastern Iraq” CTC 2003-40011CX, ад 1 лютага 2003 го-ду, “Special Analysis: Iraq’s Inconclusive Ties to Al-Qaida” ад 31 ліпеня 2002 году, “Old School Ties” ад 10 сакавіка 2003 году.

⁵⁸ Аналітычныя справаўдзачы CIA “Ariana Afghan Airlines: Assets and Activities” OTI IR 1999-170CX, ад 29 ліпеня 1999 году; “Near East: UAE: Imposition of Sanctions Could Disrupt Bin Ladin’s Finances” ад 9 чэрвеня 1999 году; “Afghanistan: An Incuba-tor for International Terrorism” CTC 01-40004, ад 27 сакавіка 2001 году; “Al-Qa’ida Still Well Positioned to Recruit Terrorists” ад 1 ліпеня 2002, p. 1.

тым Бэн Ладэн меў магчымасць выбіраць самых здольных з рэкрутаў — тысячи цяклі ў лягеры тэрарыстаў, тысячи ўдзельнічалі ў трэнінгах, але на выхадзе меліся толькі сотні апэратыўнікаў Аль-Каіды (адбор рабіўся ня толькі па баявых, але і па ідэялагічных якасцях).

Тым часам Аль-Каіда працягвала супрацоўніцаць з шматлікімі групоўкамі з краінаў Блізкага Ўсходу — з Эгіпту, Алжыру, Емену, Лібану, Мароку, Тунісу, Самалі. Таксама былі ўзмошненыя ёўрапейскіяофісы арганізацыі, у тым ліку аддзяленыне ў Лёндане, філіі на Балканах і на Каўказе. Бэн Ладэн аказваў падтрымку ісламскім экстремістам у Паўднёвой і Паўднёва-Ўсходній Азіі, у тым ліку малазійска-інданэзійскай Jemaah Islamiya і некаторым пакістанскім групоўкам, якія дзеянічалі ў Кашміры.

Лютайская заява Аль-Каіды ў 1998 годзе, такім чынам, сталася запускам абноўленай Аль-Каіды, якая перажыла пэрыяд арганізацыйнай перабудовы, што цягнуўся паўтары гады. Была адноўленая сетка збору грошаў, і Бэн Ладэн зноў зрабіўся самым заможным з воінаў джыгаду. Ён усталяваў, узмацняў альбо аднавіў сувязі з тэрарыстамі па ўсім сьвеце. І ён змацаваў сувязі ўнутры самой арганізацыі. Унутранае ядро Аль-Каіды па-ранейшаму было гіерархічнай групоўкай з вызначанымі кампэтэнцыямі, правіламі дзеяння, задачамі і заробкамі. Большая частка пэрсаналу паклялася ў асабістай вернасці Бэн Ладэну як *байату* (*bayat*, сюзэрэн), аднак некаторыя з супрацоўнікаў захоўвалі пэўную аўтаномію і не давалі клятвы. Навокал гэтага ўнутранага ядра фармавалася зньеншняе кола, якое складалася з ахвярадаўцаў і тых, хто прайшоў навучаньне ў лягерах Аль-Каіды, але захоўваў арганізацыйную адабленасць — але і яны былі важным рэсурсам для Аль-Каіды⁵⁹. Эфектыўнае супрацоўніцтва Аль-Каіды з Ісламскім Джыгадам пад кіраўніцтвам Захіры (арганізацыі амаль зліліся) забяспечвала выкананьне функцыяў штаба сусьветнага тэрорызму нават без пасярэдніцтва Ісламскай Вайсковай Шуры. Бэн Ладэн пераадолеў пасълясуданскі крызис у сваёй структуры і быў гатовы зноў паспрабаваць «узязь зъмяю за галаву».

Роля Аль-Каіды ў арганізацыі і рэалізацыі тэрарыстычных нападаў зъмянілася. Да пераезду ў Аўганістан яна была сканцэнтраваная на забесьпячэнні фінансаваньня, навучаньня, узбраенія для дзеянняў, якія безпасярэдне выконваліся

іншымі сяброўскімі групоўкамі. Напады на амэрыканскія амбасады ў дзяржавах Усходній Афрыкі ўлетку 1998 году былі зробленыя ў іншай форме — яны былі сплянаваныя, прафінансаваныя і рэалізаваныя беспасярэдне Аль-Каідай пад простым кіраўніцтвам Бэн Ладэна і ягоных галоўных памочнікаў.

Бамбаванье амбасадаў

Ужо ў сьнежні 1993 году група актывістаў Аль-Каіды пачала прыглядать аб'екты для нападаў у Найробі. На чале групы стаяў Алі Махамэд (Ali Mohamed), былы эгіпецкі вайсковец, які эміграваў у Злучаныя Штаты, завэрбаваўся ў амэрыканскія войска і выкладаў на вайсковай базе ў Фор-Брэг. Ён забяспечваў прытулак для экстремістаў пры мячэту Фарух у Брукліне — сярод тых, хто там хаваўся, былі і тыя, хто быў адвінавачаны ў нападзе ў лютым 1993 году на Сусьветны гандлёвы цэнтар. Каманда таксама ўключала ў сябе кампьютаровага эксперта, паведамленыні якога былі ўважліва вывучаныя лідэрамі Аль-Каіды.

Група стварыла міні-фоталябараторыю і явачную кватэру ў Найробі — у гэтым дапамаглі сябры сталай суполкі Аль-Каіды, што месцілася ў Найробі. Баншыры, стары кіраўнік вайсковага камітэту Аль-Каіды, па-ранейшаму зьяўляўся выканаўчым кіраўніком гэтай суполкі, аднак, паколькі ён быў у Найробі рады ў гады, Бэн Ладэн прызначыў мясцовым мэнеджарам іншага супрацоўніка, Халіда аль Фаваза (Khaled al Fawwaz). Тэхнічны бэкграўнд гэтай місіі складалі сучасныя відэакамэры і фотаздымачы, набытыя ў Кітаі і ў Нямеччыне. Гэтая групоўка таксама празначыла мішэні ў Джыбуці⁶⁰.

Ужо ў студзені 1994 году Бэн Ладэн атрымаў спрэваздачу гэтай групы, поўную фатадздымкаў і дыяграмаў. Вайсковы камітэт дасыльдаваў гэтую спрэваздачу і вырашыў, што напад на амэрыканскую амбасаду ў Найробі зъяўляецца лёгкай спрайвай — бомба ў аўтамабілі магла быць размешчана зусім побач з будынкам. Яны пачалі рыхтаваць плян нападу. За тры месяцы да нападу была праведзеная тактыка-тэхнічная экспэртыза, а на базах руху Хэзбалах падрыхтаваныя выканаўцы. Аднак спачатку суполка ў Кеніі паведаміла пра некаторыя нечаканыя складанасці, пасъля ў Бэн Ладэна распачаліся непаразуменіні ў Судане, адбыўся пераезд штаб-кватэры арганізацыі ў

⁵⁹ На падставе дадзеных, паведамленых камісіі некаторымі з сябров Аль-Каіды.

⁶⁰ Дзейнасць гэтай групы дасыльдана камісіяй згодна з паказанынімі Хусэйна Кіршту і паведамленнямі FBI, а таксама на падставе дадзеных з канфідэнцыйнай крыніцы. Таксама гл. аналітычную спрэваздачу выведкі “Terrorism: Usama Bin Laden’s Intelligence Capabilities and Techniques”, ад 5 сьнежня 1996 году.

Аўганістан, працяглы пэрыяд рэабілітацыі і аднаўленыня, съмерць Баншыры... Усё гэта выклікала адкладаныне апэрацыі на пазынейшы тэрмін.

У жніўні 1997 году суполка ў Кеніі пачала біць у званы: лёнданская *Daily Telegraph* паведаміла, што Мадані аль Тайіб (Madani al Tayyib), скарbnік Аль-Каіды, здаўся саўдаўскім уладам. Аўтар артыкулу беспадстаўна (як мы зараз ведаем) пісаў, што Аль Тайіб выдаў каштоўную інфармацыю, зь якой саўдаўскія спэцслужбы азнаёмілі брытанскія і амэрыканскія ўлады⁶¹. Амаль у той самы час суполка даведалася, што кенійскія і амэрыканскія спэцслужбы распачалі паляваныне на Вадзі аль Хаджа, які зрабіўся новым мэнэджарам аддзяленыня ў Найробі. Высветлілася, што тэлефон аль Хаджа праслушоўваўся. Сам Аль Хадж, амэрыканскі грамадзянін, які завэрбаваўся да Бэн Ладэна ў 1980-я гады, быў буйным бонзай у арганізацыі. Пазыней, у сувязі з вяртаньнем аль Хаджа ў Злучаныя Штаты, каб даць тлумачэныні ў судзе, мэнэджарам суполкі зрабіўся Харун Фазул (Harun Fazul), грамадзянін Кеніі, даўні паплечнік Бэн Ладэна. Ён накіраваў у цэнтральны офіс арганізацыі паведамленыне, што «сябры каманды ва Ўсходній Афрыцы знаходзяцца ў вельмі сур'ёзнай небясьпецы», часткова з-за таго, што «[Амэрыка] ведае, што пасыядоўнікі [Бэн Ладэн] рыхтуюць дзеяньні, каб ударыць па амэрыканцах у Самалі». Суполкам Аль-Каіды было паведамлена пра дадатковыя меры кансьпірацыі, каб пазъбегнуць далейшага выкрыцця⁶².

Калі Бэн Ладэн выпускаў сваю лютаўскую фэтву ў 1998 годзе, поўным ходам ішоў працэс аб'яднаныя Аль-Каіды Бэн Ладэн і Эгіпецкага Ісламскага Джыгаду Захіры. Праз месяц пасля публікацыі фэтвы ў Найробі і Дар-эс-Салам былі накіраваныя каманды, якім было даручана зьдзейсніць даўно задуманыя тэракты супраць амбасадаў. Усё сьведчыць пра тое, што рашэнне аб рэалізацыі гэтай апэрацыі было прынятае да аўшчэння фэтвы.

Наступныя чатыры месяцы былі прысьвечаныя падрыхтоўцы камандаў у Найробі і Дар-эс-Саламе. Былі арэндаваныя кватэры, набытае неабходнае абсталяваныне і матэрыялы, пад-

рыхтаваная выбухоўка і аўтамабілі для разъмашчэння бомбаў. Прынамсі адзін дадатковы экспрэкт быў выкліканы адмысловам для канструявання бомбы. У гэты час Бэн Ладэн працягваў падбухторваць грамадzkую думку: 7 траўня на месцікі кіраўніка вайсковага камітэту Аль-Каіды праз арабскамоўныя газэты ў Лёндане распаўсюдзіў новую фэтву, распрацаваную групай шэйхаў у Аўганістане. Гэтая фэтва таксама заклікала да выгнаныя няверных з раёну пярсідзкай затокі. Праз два тыдні пасля гэтага Бэн Ладэн даў новае агрэсіўнае інтэрвю Навінам *ABC*, дзе адзначыў, што ня бачыць розніцы паміж вайскоўцамі і цывільнімі асобамі ў сваёй барацьбе⁶³.

Да 1 жніўня актыўсты ўсходнеафрыканскіх суполак Аль-Каіды, якія не былі задзейнічаны ў беспасярэднім выкананыні заплянаванай апэрацыі, пакінулі рэгіён. Тыя, хто застаўся, рыхтавалі бомбы і транспартныя сродкі. 4 жніўня яны праўлі апошнюю рэптыцыю заплянаванай акцыі ў Найробі. Вечарам 6 жніўня ва Ўсходній Афрыцы ўжо не было агентаў Аль-Каіды, акрамя тых, хто беспасярэдне ўдзельнічаў у заплянаваным нападзе, і двух, якія павінны были прадпрыніць заходы, каб выдаліць съяды злачынцаў. У гэты час у Аўганістане Бэн Ладэн і іншыя кіраўнікі Аль-Каіды пакінулі Кандагар і скаваліся ў сакрэтных сковішчах па-за межамі гарадоў, каб пазъбегнуць верагоднай акцыі помсты з боку амэрыканцаў. Факсавыя паведамленыні, у якіх Аль-Каіда брала на сябе адказнасць за тэрарыстычны акт, былі падрыхтаваныя ў офісе ў Баку, з наказам аб неадкладнай іх перадачы ў рэдакцыі арабскіх газэтаў у Лёндане ў часе рэалізацыі тэрарыстычнага акту: адно паведамляла пра стварэнье «Ісламскай Арміі Вызваленія Святых Мясцінаў», а два іншыя інфармавалі, што амбасады былі атакаваныя батальёнамі менавіта гэтай армii⁶⁴.

Раніцай 7 жніўня 1998 году два грузавікі, начыненыя выбуховымі рэчывамі, таранілі будынкі амэрыканскіх амбасадаў у Найробі (у 10:35) і ў Дар-эс-Саламе (10:39). Адразу пасля гэтага папярэдне падрыхтаваныя паведамленыні з Баку былі накіраваныя ў Лёндан. У выніку нападу на амэрыканскую амбасаду ў Найробі будынак амбасады быў зруйнаваны, загінулі 12 амэрыканскіх гра-

⁶¹ Hugh Davies, “Saudis Detain Member of Anti-American Terror Group” Daily Telegraph (London), 2 жніўня 1997 году.

⁶² Агульная інфармацыя адлюстраваная ў Oriana Gill, “Hunting Bin Laden: A Portrait of Wadih El Hage, Accused Terrorist” тэлеперадача PBS Frontline broadcast, 12 верасня 2001 году. Калі Аль Хадж вярнуўся ў Злучаныя Штаты, яго ў аэрапорце сустрэлі агенты FBI, ён быў дапытаны, а пазыней ён прадстаў перад Вялікім Журы ў судзе, каб даць паказаныні па справе, якая тады датычылася толькі Бэн Ладэн. Зараз вядома, што тады ён хлусіў і агентам, і ў судзе. Пасля тэрактаў супраць амбасадаў ён быў арыштаваны.

⁶³ Fatwa calling for the Removal of American Forces from the Gulf, Al Quds al Arabi, May 14, 1998; ABC News interview, “To Terror’s Source” May 28, 1998.

⁶⁴ Гл. выступ праクтора Кена Караса ў справе United States v. bin Laden, 2 траўня 2001 году (сыценграма pp. 5426–5439); паказаныні Мухамэда Рашида аль Аўхалі (Mohammad Rashed Daoud al ‘Owhali).

мадзянаў і 201 чалавек іншай нацыянальнасці (пераважна кенійцы). У выніку нападу на амбасаду ў Даар-эс-Саламе загінулі 12 чалавек, ні адзін з якіх ня быў амэрыканскім грамадзянінам.

Пазыней, камэнтуючы съмерць такой вялікай колькасці мусульманаў-афрыканцаў у выніку гэтих нападаў, Бэн Ладэн адзначыў, што «калі рабіцца відавочным, што нельга пакараць съмерцию амэрыканцаў без нанясення шкоды і нават съмерці мусульманам, то Іслам дазваляе гэткія дзеянні». На пытаньне, ці кіраваў ён гэтай аперацыяй, Бэн Ладэн адказаў, што Сусветны Ісламскі Фронт джыгаду супраць габрэяў і крыжакоў выпусціў зусім шчырную і празрыстую фэтву. «Калі вы лічы-

це злачынствам заклік да съятога джыгаду супраць габрэяў і амэрыканцаў дзеля вызвалення Святых Месцаў, — сказаў Бэн Ладэн, — то я пакідаю гісторыі вырашыць, ці злачынца я»⁶⁵.

[...]

*Пераклаў з англійскай Юрый Чавусаў паводле:
The Foundation of the New Terrorism
from 9–11 Commission Report.*

Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, Official Government Edition. — Washington: Government Printing Office, 2004. — P. 47–71 [585 p.].

Друкуецца з ласкавай згоды выдаўцоў.

⁶⁵ Інтэрвію з Бэн Ладэнам тэлеканалу ABC “Terror Suspect: An Interview with Osama Bin Laden” 22 сінегня 1998 году (зроблены ў Аўганістане).